

Фінансавая афэра ва Францыі

ПАРЫЖ, 4. У цэнтры ўвагі французскага друку—банкруцтва 4 фінансавых прадпрыемстваў, на чале якіх стаялі адміністратары з «Газет дю Франс»—Ано і Лазар Блэк. Прадпрыемствы займаліся сумніцельнымі апаратамі, выпускалі аблігацыі на суму, якая ў многа раз перавышала асноўны капітал прадпрыемстваў. Абвешчаны выпуск новых аблігацый паслужыў поводам для выкрыцця афэры.

Справа абярнулася ў буйны скандал, бо некаторыя палітычныя дзеячы, якія супрацоўнічалі ў газэце, пераважна радыкалы, выявіліся акцыянерамі дутых таварыстваў.

Радыкальны друк імкнецца не разгалосіць справы. Характэрна двухдушная лінія газэты «Полюлер» (орган сацыялістаў), у якой Блюм хопі

і заўважэ аб патрэбнасці выкрыць да канца ўсю афэру, але адначасова далучаецца да думкі радыкальнага друку аб тым, што прэстыж і крэдытаздольнасць фірм, на чале якіх стаяла Ано, былі падарваны судовым следствам, пачатым пад наіскам кампаніі ў друку. На памёках друку, у афэры замешаны дпутаты члены ўраду, у прыватнасці Мажыно і Франсуа Понсе.

«Юманітэ», падкрэсліваючы, што ў афэры значна скампраметаваны левабуржуазныя дзеячы, прыпамінае, што «Газет дю-Франс», якая выходзіла з дэвізам «Францыя—краіна маралі» ў кастрычніку апублікавала грубую антыкамуністычную фальшыўку. Газэта зазначае, што міжбанкаўская склака выкрыла маральны ўзровень націпнага антыкамуністычных выступленняў. (ТАСС).

1.500 забітых ад землетрасення ў Чылі

НЬЮ-ЁРК, 3. З Чылі прыбываюць новыя весткі аб падрабязасцях землетрасення. Ліч загінутых ва ўсім раёне землетрасення дасягае 1.500 чалавек. Горад Талка амаль цалкам разбуравіўся землетрасеннем. Тысячы людзей засталіся без усякага прытулку. Большая частка будынкаў абвалілася, з-пад аблом-

паў выцігнаюць усё новыя і новыя ахвяры. Акрамя Талка значна пацярпелі яшчэ 12 гарадоў ва ўсходнім Чылі. Пацярпелі таксама медныя капальні, якія заліты вады. Вакол гораду Санта-Круа звышчаюць ўсе масты і спынены чыгуначны рух. («Момент»).

з-ва націску на яго ў Рэйнскай вобласці»

На словах «Вэртнер Цейтунг ам Мітгаг», Штрэвман намеран узыцьца ў Лугано (дзе будзе адбыцца сесія



БЕЛАБУСКАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ НА УСЕСАЮЗНАЙ РАБСЕЛЬКОРАУСКАЙ НАРАДЗЕ

БЭРЛІН, 4. Прадпрыемцы ў Рэйнска-Вэстфальскай вобласці заўважэ, што паскаў яны могуць прыняць на работу толькі частку ра-

бочых і што далейшы прыём жаўнаўтаваных залежыць ад тэхнічных умоў і магчымасці весці работу.

Учора ва многіх мясцох раённы барацьбы адбываліся сходы і дэманстрацыі, арганізаваныя забастовачнымі камітэтамі і прафсаюзнай меншасцю. Выступленні прадстаўнікоў прафсаюзнае меншасці, якія выкрываюць здрадніцтва рэфармістых і адзіны фронт с.-д., ураду, прадпрыемцаў і прафсаюзнай бюракратыі, сустрэлі адзінадушнае адабрэнне. За апошнія дні нагледаюцца шматлікія ўступленні ў кампартыю і выходы з саюзу рэспубліканскага сцягу. Папыраны пленум рэфармісцкага нямецкага саюзу металістых у сакрытым пасяджэнні пастанавіў абвясціць баявітасную барацьбу ўсім, хто далучаецца да рэвалюцыйнае прафсаюзнае меншасці, і ўжыць самыя жорсткія рэпрэсіі, аж да выключэння, да кіруючых прадаўнікоў меншасці. (ТАСС).

У ФАШЫСЦКАЙ ПОЛЬШЧЫ

ЗА ВЫБАРНУЮ АГТАЦЫЮ

ВАРШАВА, 2. Акруговы суд у Сасноўцы засудзіў 11 чал. на тэрмін ад 6 да 2 год зняволення за агітацыю на карысьць камуністычнага сьпісу ў часе соймавых выбараў.

НЯЎДАЧА ПАЛІЦЫ

ВАРШАВА, 2. Львоўская дэфэнанза атрымала данос, што ў Львоў прыехаў з Варшавы камуністы Висоцкі для наладжання камуністычнае агітацыі ў войску. Уначы жандарм і паліцыя ўламацілі ў пакой Висоцкага, але ён паспеў уцячы.

ПЛЯНКА САНЦЫЙНЫХ ГАЗЭТ

ВАРШАВА, 2. Якая «згода» пануе ва ўрадавым блёну сьведчыць водгун «Дня Польскага»—органу ўрадавых інсэрватараў (ін. Radziwila, Sapier i Insh.) аб другім органе ўрадавага блёну «Глоас Правады».

Яшчэ раз трэба сьведчыць, што «Глоас Правады» на ёсьць орган Б. В. (беопартыйнага блёну), які на мома адказаў за аўсім несьведомым выбары Стпичынскага (радактара «Глоасу Правады»). Агідыя Іосынуацыі не заслугоўваюць на пажважны адносіны і на якую-не ўдзь палеміку*.

ЗАБАСТОВАЧНАЯ ХВАЛЯ

ВАРШАВА, 4. Забастовачная хваля ў Польшчы за апошні час уоь ўзмацняецца. Вялізарны рост дарагоўлі прымушае рабочыя выступаць у патрабаваньні аб павышэньні зароботнае платы.

У Львове пачалася забастоўка 400 рабочых машынабудаўнічай фабрыкі «Полна». Рабочыя патрабуюць сьнасаваўня штрафаў і 70-процентнага палбаўкі на дарагоўлю. («Фолькс-Цейтунг»).

У Лодзі забаставалі 130 лужавіх рабочых на фабрыцы Пяскоўскага, якія высунулі патрабаваньне аб павалічэньні энэці. Пяскоўскі эвольніў з працы фабрычных дэлегатаў. У адказ на гэта рабочыя абвясцілі забастоўку. («Фолькс-Цейтунг»).

У Драгабичу (Галіцыя) на прадпрыемствах нафтавай фірмы «Полмін» выбух канфлікт: дырэкцыя пастанавіла адабраць у рабочых будынак клубу, які знаходзіцца пры прадпрыемстве і перадаць яго явароўшчыкам. Рабочыя заявілі рашучы пратэст і пагражаюць пачаць забастоўку. («Фолькс-Цейтунг»).

Індустрыя і рэканструкцыя гаспадаркі

„Дагнаць, а потым перагнаць“—наибольш разьвітыя капіталістычныя краіны

Уся наша замежная і ўнутраная абстаноўка патрабуе паступовага правядзеньня паскоранага тэмпу індустрыялізацыі краіны. Мінудлы год даў не адзін прыклад таго, як капіталістычныя дзяржавы імкнуцца выкарыстаць усякае абвастэрньне гаспадарчага становішча ў СССР для ўмоцнення націску на нашу краіну, для дэзарганізацыі нашага гаспадарчага жыцця, рознымі мерамі падрыхтоўваючы эканамічную блэкаду і іросты ўзброены напад.

Кантрольны лічбы на 1928-29 год намчаюць далейшы ўзрост плянуемай ВСНГ прампрадукцыі на 19%. Гэта адзін з важнейшых паказальнікаў росту ўсяго сацыялістычнага будаўніцтва. І ня гледзячы на гэта, у сучасным годзе мы можам чакаць толькі нязначнага ўмякчэньня гварнага голуду, бо рост плацежаздольнага попыту гораду і вёскі ідзе ўперад хуткім тэмпам. У радзе важнейшых галін прамысловага будаўніцтва мы прасоўваемся ўперад асабліва ўмоцненым тэмпам. Так, у адносінах электрыфікацыі ў гэтым годзе мы дасягнем ўзроўню, які перавышае амаль у 3 в палов. разы даваены. Значна павышаецца вытворчая база хемічнай прамысловасці і вытворчасць будаўнічых матэрыялаў. У параднаваньні з лёгкай прамысловасцю, цяжкай індустрыя будзе ўзьямацца больш шпаркім тэмпам. Гэта дыктуюцца ўсімі ўмовамі рэканструкцыйнага перыяду і асабліва тым, што ў радзе галін цяжкай прамысловасці (чыгун, мартэн, пракат) мы стаімо яшчэ значна ніжэй даваенага ўзроўню.

Асноўным паказальнікам тэмпу індустрыялізацыі зьяўляецца рост капіталічнага будаўніцтва ў прамысловасці. У адносінах да папярэдняга году мы тут робім крок наперад, павялічваем капіталізнае будаўніцтва

на 30% супроць 23% росту ў мінулым годзе. У гэтым годзе акрамя раду іншых буйных капіталізных работ у прамысловасці пачынаецца пабудова двух гігантаў—металургічных заводаў на Урале і ў Сібіры.

Ва што-б то ні стала знізіць сабекошт прамысловай прадукцыі

Ажыццязьленне заданьняў у галіне прамысловасці зьвязана з вядзеньнім паяжасцьямі. Перш за ўсё яно зьвязана з правядзеньнем дырэктывы аб зьніжэньні сабекошту прамысловай прадукцыі на 7 проц. пры зьніжэньні кошту будаўнічых работ на 15 проц. У мінулым годзе ў адносінах зьніжэньня сабекошту мы дасягнулі толькі першых нязначных вынікаў, а іменна—знізілі сабекошт прампрадукцыі на 6 проц. У бягучым гаспадарчым годзе трэба ва што-б то ні стала дабіцца далейшага зьніжэньня сабекошту на 7 проц., бо ад гэтай умовы залежыць выкананьне ўсяго прамысловага пляну.

У сувязі з гэтым задача ўзьяцця прадукцыйнасці працы, зьмяцненьня працоўнай дысцыпліны, барацьбы з прагуламі і інш. павінна быць больш рашуча пастаўлена перад усімі гаспадарчымі, прафэсійнальнымі і партыйнымі арганізацыямі. Усе нашы арганізацыі і, перш за ўсё, гаспадарчыя органы павінны ўзьяць справу радыяналізацыі вытворчасці.

У гэтым годзе павінен адбыцца пераход на 7-гадзінны рабочы дзень значнай колькасці фабрычна-заводскіх прадпрыемстваў. Рашэньнем пленуму ЦК прызвана неабходным перавесці на 7-гадзінны рабочы дзень да 20 проц. рабочых у бягучым годзе і ня менш 20 проц. далаткова ў наступным гаспадарчым годзе. Тым самым канчаткова выкрыта традыцыйная хлусьня аб пібы-та дэмагічным характары рацённай партыі адносна паступовага пераводу прамысловасці на 7-гадзінны рабочы дзень. Партыя ідзе смела па шляху ажыццязьленьня сваёй праграмы і ў гэтай галіне.

Да вынікаў лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б)

З дакладу т. Молатава на маскоўскім партактыве 30-га лістапада

Сацыялістычная прамысловасць павінна ў значнай большай меры, чым гэта было раней, зрабіцца актыўным і сапраўды магутным рухавіком разьвіцця сельскай гаспадаркі, ствараючы ўсё больш спрыяючыя ўмовы для ператварэньня апошняй на паставе вышэйшай тэхнікі, калектыўнай працы і буйнай вытворчасці. Павышэньне ролі індустрыі ва ўсёй народнай гаспадарцы азначае ўзмацнэньне эканамічных і палітычных павышччых рабочае клясы, якая стаіць на чале ўсяго сацыялістычнага будаўніцтва і ахляўляецца адзіна здольнай кіраваць усёй справай сацыялістычнай рэарганізацыі краіны.

Аб складзе і рэгуляваньні росту партыі

Пад кутом погляду ажыццязьленьня карэнных задач сацыялістычнага будаўніцтва было пастаўлена на пленуме ЦК пытаньне аб складзе партыі і аб рэгуляваньні яе росту. Новыя задачы будаўніцтва сацыялізму, якія сталі перад партыяй, вымагаюць ўмоцненай увагі да гэтых пытаньняў.

З большай настойлівасцю ўцягаць у партыю сапраўды перадавых рабочых

Калі ва апошнія гады партыя значна палюўнілася новым прыёкам рабочых і работніц, дык зараз мы павінны пайсьці далей па гэтым шляху. Трэба ажыццзевіць высунутую яшчэ на XIII зьезьдзе партыі задачу, а іменна, што ў партыі павінна быць больш паловы яе складу рабочы ад вытворчасці. Пастаўлена пленумам задача—дабіцца, каб не пазьней каля 1930 году ў складзе партыі было ня менш 50 проц. рабочых ад вытворчасці—павінна быць сапраўды выканана. Гэта задача можа быць ажыццзевлена ва кошт тых кадраў

шырокага беспартыйнага рабочага актыву, які ў нас ёсьць у розных масавых арганізацыях. Трэба забяспечыць, каб гэты шырокі прыцэд новых пралетарскіх кадраў сапраўды складался з перадавых рабочых і работніц. Перадавымі жа элемэнтамі рабочае клясы партыя лічыла і лічыць тых рабочых і работніц, якія найбольш здольны да адпору дробна-буржуазным ідэям хістаньням і да абароны сапраўды інтэрнацыяналісцкіх пазыцыі, якія асабістым удзелам дапамагаюць у адным вытворчасці і працоўнай дысцыпліне, настойліва і смела ўмагаюцца з бюракратызмам, няўхільна прауюць над сваім культурным разьвіццём і г. д.

Ажыццязьленне пастаўленай пленумам задачы патрабуе ў бліжэйшыя два гады прыёму ў партыю—300-350 тысяч рабочых ад вытворчасці. Гэта задача можа быць ажыццзевлена, калі ўлічыць, што ад часу ленынскага вакліку, г. зн., прыкладна, за 4 в палов. гады ў партыю ўвайшло 700 тыс. рабочых.

У адносінах да партыйных арганізацыі ў вёсцы перад намі стаяць асобныя задачы. Тут і дзпер яшчэ надзвычайна малая ўдзельная вага пралетарскай часткі. Уцягнэньне сельска-гаспадарчых рабочых і батрацтва ва апошнія гады прыкметна ўзмацнілася, але ўсё яшчэ пастаўлена, як правіла, аўсім неадавальняюча. З другога боку, у вясковых арганізацыях досыць значны процант заможных элемэнтаў. Некаторыя частка камуністы ў вёсцы пасьпела аблізіцца з кулацтвам і зьяўляецца аўсім чужою партыі і рабочай клясе. Вельмі паказальным зьяўляецца таксама і той факт, што толькі нямнога больш 4 проц. усіх камуністых у вёсцы прымаюць удзел у калгасах. Гэтыя факты паказваюць, што цяперашнія кадры вясковых партарганізацыі часта ня могуць зьяўляцца перадавымі элемэнтамі вёскі ў справе разгортваньня вытворчага каапераваньня і рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Зразумела, што пленум ЦК павінен быў зрабіць адождзь вы-

вад, што трэба карэннае палешпаньне, рашучая чыстка і значнае абнаўленьне вясковых арганізацыі.

Ачышчэньне партыі ад чужых элемэнтаў

Нарэшце, у пастановах пленуму ЦК аб складзе партыі зроблен націск на задачы чысткі партыі ад чужых элемэнтаў, якія прымазаліся, разлажыліся і абюракратыліся. Самая шырокая вярбоўка рабочых у партыю, уцягнэньне ў партыйныя арганізацыі ўсіх сапраўды перадавых пралетарскіх элемэнтаў павінна быць у сучасных умовах зьвязана з задачай ачышчэньня нашых арганізацыі ад элемэнтаў, якія дыскредытуюць партыю ў вачох рабочых і наогул працоўных. Ня толькі ў вёсцы задача чысткі партыйных арганізацыі арабляцца аўсім неадкладнай. На пленуме высювалася ўжо пытаньне аб правядзеньні ў бліжэйшы перыяд генэральнай чысткі партыі. Ёсьць падставы думаць, што гэтае пытаньне будзе пастаўлена на абмеркаваньне чарговай усеаюзнай партканфэрэнцыі. Але і зараз, для таго, каб максымальна выканаць ролю авангарду рабочае клясы, партыя павінна ў значнай ступені павысьці свае запатрабаваньні ў гэтых адносінах. Самая рашучая чыстка ад чужых і разлажыўшыхся з прычыны эрочваньня з кулацтвам і абюракратыўшыхся элемэнтаў павінна ў значнай большай меры стаць задачай усіх партыйных арганізацыі. Узмацнэньне палітычнай барацьбы з бюракратызмам і чыстка партыйных арганізацыі ад элемэнтаў разлажэньня зьяўляецца разам з тым і практычным вывадам з правядзеньня лёўзугу разгорчтай масавай самакрытыкі.

Аб барацьбе з ухіпамі ад ленынскай лініі

Абаварэньне задач гаспадарчага будаўніцтва і праблема росту партыі не маглі ня быць зьвязанымі з абаварэньнем пытаньня аб лініі партыі. У зьяўку з гэтым на працягу ўсяго пленуму ЦК абгаворвалася пытаньне

аб барацьбе супроць ухілаў ад лініі ленынізму. Асабліваю ўвагу пленум зьяўраў на пытаньне аб барацьбе з правым ухілам, які ўсплыў на паверхню ў апошні час.

Перавага ў нашай краіне дробна-сялянскага насельніцтва і рост капіталістычных элемэнтаў, які яшчэ адбываецца, а таксама палічка вялізнага апарату кіраўніцтва са значнымі бюракратычнымі скажэньнямі ў яго рабоце, ня можа не знаходзіць пэўнага адбітку і ня можа часам не нараджаць некаторых хістаньняў у павасобных праслойках рабочае клясы, а таксама і партыі.

Гэта асабліва праяўляецца ў перыяды абвастэрньня клясавае барацьбы ўнутры краіны і ўзмацненьня націску з боку замежнага капіталістычнага абкружэньня. Іменна ў гэтай сувязі выявілася за апошні час правая небясьпека ў партыі і прымірэнцкія настроі ў адносінах да яе. Тым самым перад партыяй паўстала задача пачаць барацьбу супроць традыцыйнай і традыцыйна ідэалёгіі, г. зн. «левага» (а па сутнасці меншавіцкага) ўхілу—барацьба з ідэалёгіяй правага ўхілу, якія зьяўляюцца аднолькава несумягчальнымі з ленынізмам і аднолькава вядуць да палібельных для пралетарскай дыктатуры вынікаў.

Лёгка паказаць, да чаго вядзе скажэньне ленынізму ў духу правага ўхілу. У гэтым сэнсе досыць яскрава прыкладам зьяўляецца пашыцыя тав. Фрумкіна.

Тав. Фрумкін, страціўшы ідэю кіраўніцтва рабочае клясы ў рабоча-сялянскім саюзе, скаціўся да выраза апартуністычных поглядаў. Ёсьць яго заявы: «Мы не павінны перашыкаваць вытворчасці і кулацкіх гаспадарак, вядучы барацьбу адначасова з іх кабальнай эксплёатацыяй». Альбо ў іншым месцы: «Наступаць на кулака... але данаў яму магчымасць весці гаспадарку, якая пакуль што нам патрэбна». Апошняя чытата нават пачынаецца з слоўбага прызнаваньня патрэбнасці наступленьня на кулака. Тым ня менш, на справе т. Фрумкін пайшоў да адкрыта

антыленіскай пропаведзі. Замест саюзу з сярэдняком, у Фрумкіна атрымаўся саюз з кулаком. Тав. Фрумкін абярнуўся на справе ў абарону ідэі супрацоўніцтва пралетарыату з капіталістычнай буржуазіяй. Няма патрэбы даводзіць, што гэтая ідэалёгія зьяўляецца несумягчальна з ленынізмам. Тав. Фрумкін яскрава выкрыў сутнасць правага ўхілу. Тым самым, трэба думаць, ён данамог выкрыцьцю правай небясьпекі, апартуністычнага сутнасць якой перш за ўсё і зьяўляецца г палімена ідэі саюзу рабочых і сялян пад кіраўніцтвам рабочае клясы—ідэя супрацоўніцтва пралетарыату з капіталістычнай буржуазіяй.

Галоўная небясьпека ў сучасны момант—правы, адкрыты—апартуністычны ўхіл

Пленум прызнаў, што «ў сучасны момант галоўнай небясьпекай у радох УсеКП(б) зьяўляецца небясьпека правага, адкрыта-апартуністычнага ўхілу». Разам з тым пленум зазначыў на патрэбнасць не дапусьць якога-б то ні было паслабленьня ў барацьбе супроць традыцыйна і традыцыйна гандэцый у партыі.

Гэтым духам і прасякнуты аднадушнымі рашэньні апошняга пленуму. Перад усёй партыяй пастаўлена задача барацьбы з ухіламі ад ленынскай лініі. Гэта задача мае асаблівае значэньне для маскоўскай арганізацыі. Апошнія падзеі ў партыйным жыцці зноў паказалі, што маскоўская арганізацыя, як і раней, зьяўляецца моцнай апорай ленынізму, адданай апорай ленынскай палітыкі партыі. Прымірэнцкія настроі да правага ўхілу, якія часткова зьявіліся ў адбітак у арганізацыі, сустрэлі дружыны адпор і самае актыўнае процідаенньне з боку партыйных мас. Маскоўская арганізацыя паказала яшчэ раз сваё большавіцкае загіртаньне і нешпрымірныя адносіны да усіх ухілаў ад большавіцкай лініі. Мы з поўнай падставой можам заявіць, што маскоўская арганізацыя была, ёсьць і будзе ў будучым непахлаіснай апорай Цэнтральнага Камітэту, самай адданай апорай ленынскай палітыкі партыі.

(Доўгі і шумныя ашэдэсьменты).

1) Падзецца ў скарочаным выглядзе, пачатак глядзі ў № 279.

Менская арганізацыя КП(б) на бальшавіцкай варце

За няухільнае сацыялістычнае наступленне!

АДНАДУШНА ўХВАЛЯЮЧЫ ўСЕ ПАСТАНОВЫ ПЛЕНУМАў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б, ЯКІЯ ЗАБЯСЬПЕЧВАЮЦЬ ПАСЬПЯХОВЫ РУХ САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БУДУЎНІЦТВА—ПАРТАКТЫў ЗАЯўЛЯЕ:—З бальшавіцкай непрыміручасцю будзем змагацца супроць правага ўхілу, як найбольш небяспечнага зараз, ні на хвіліну не паслабляючы барацьбы з трацкізмам.—Мабілізаваць увагу партыі на пытаньне правільнага бальшавіцкага правядзеньня нацпалітыкі, даючы бязьлітасна адпор тым, хто нацыянальную форму ставіць вышэй пралетарскага зьместу, хто патрабуе пралетарскі змест падмяніць дробнабуржуазным

(На сходзе Менскага партактыву)

Пааўчора ў клубе Карла Маркса адбыўся сход партактыву Менскай арганізацыі, на якім прысутнічала каля 1.000 чалавек. З вялікім дакладам аб выніках пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б выступіў першы сакратар ЦК КП(б)Б тав. Гамарнік.

У сваім дакладзе тав. Гамарнік даў грунтоўнае абнавіленне лёзунгу індустрыялізацыі і неабходнасці захавання яе ўзмоцненага тэмпу. Другую частку дакладу тав. Гамарнік прысьвяціў пытаньням рэалізацыі асноўных дзяржэў 15-га зьезду і апошняга пленуму ЦК УсеКП(б) ва ўмовах Беларусі і высунуў задачы, якія ставіць на бліжэйшы перыяд перад КП(б)Б. Асноўныя палітычныя гэтага дакладу разьвіты тав. Гамарнік на пленуме ЦК КП(б)Б (гл. «Звязь» № 279).

Выступаўшы ў спрэчках таварыш даў нам і пэўнасьцю падцьвердзіў правільнасьць гэтай устаноўкі, якая дана ў пастановах пленумаў і разьвіты ў дакладзе тав. Гамарніка.

— Мне ўспамінаецца наш гарадзкі актывіст—кажа тав. Крохмаль,—на якім абаварвалася пытаньне аб правым ухіле ў сувязі з пастановам ЦК і ЦК КП(б)Б. Мы тады мелі рад выступленьняў, якія не адпавядалі ўстаноўкам партыі. У записках былі зьмяшчаныя, якія сьведчылі аб тым, што на ўсё арганізацыя разумее сутнасьць і каронны правага ўхілу і гаспадарчых затrudненьняў. Нават былі такія запытаньні—а ці не аьдьяляецца сучаснае становішча сьцягам да падзей накітавалі 1921 г. Адной з прычын гэтага неразуменьня трэба лічыць невястархальнае ўсьведжэньне часткай партыйнай арганізацыі пастаноў зьезду і пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б. Труднасьці бьдць, але пiдарочна, што гэта труднасьці росту, а ня труднасьці зьніжэньня, ня труднасьці 1921 году. Адной з асноўных нашых задач сьёння зьяўляецца падзьбленьне ўнутрыпартыйнай работы. Мы павінны дабіцца поўнага разуменьня генэральнай лініі партыі на толькі гэрархіі актывізма, але і ня ў меншай меры актывізма ўсёй. Часта задаюць запытаньне—ці бьдць у нас правыя ўпалітны і прымірэнцы? А між тым гэтыя таварышы маглі б ўважыць самі людзёй, якія недаацэньваюць беднасьць іх і зараз сьхільны лічыць беднасьць «лодырма», ня бачыць кулака ў вёсцы і адмаўляюцца ад разгортваньня саўгасаў і калгасаў. Гэтыя людзёй бьдць і ў нашых рэдакцыях. Таму наша партыйная арганізацыя павінна быць яшчэ больш агуртаванай і пільнай у барацьбе з

правым ухілам і рэшткамі трацкізму, прымірэнствам, пераносічы асноўны ўдар на правы найбольш небяспечны ўхіл. Толькі гэта—заключэньне тав. Крохмаль,—можа гарантаваць нам няухільнае правядзеньне ленинскай генэральнай лініі.

Вялікае значэньне пастаноў апошніх пленумаў выдаючы для ўсёй партыі, кажа тав. Номохаў. Гэтыя пастановы выклікаюць павышэньне якасьці ўсёй нашай работы. Мы павінны мабілізаваць увагу ўсёй арганізацыі вакол ажыццяўленьня вэсноўнай лініі партыі. Гэтай трэба падначаліць усю нашу штодзённую работу. Перш за ўсё паўстае задача ўзьяць якасьць нашай часовай работы. Ці ўсё зроблена намi для поўнага разуменьня асноўнай генэральнай лініі партыі, для ўраўнаважанага рэалізацыі правай абароны? Мы не павінны запытваць вачэй на тое, што тут яшчэ ня ўсё зроблена. Апошнія зьявішчы на заводзе «Кастрычнік» некаторыя таварышы сьхільны лічыць простым хуліганствам. Выдаючы, што гэта грубая памылка. У нас бьдць рад дакумантаў з назучальных і іншых устаноў, якія сьведчаць аб ажыццяўленьні антысэмітызму. Часта кажуць—мы павінны даць адпор варожым сілам, але мне здаецца, што нашай задачай зьяўляецца ня толькі даць адпор (гэта мы робім заўсёды), але арганізаваць і праводзіць рашучае наступленне на клясава-варожыя нам элемэнтны. Нашы суды павінны праводзіць больш выразную клясавую лінію на падставе гэтага наступленьня. Нашай задачай зьяўляецца дабіцца таго, каб самакритыка стала пагадоўнай зброй ўсёй рабочай клясы.

Зараз ня знойдзеш ніводнага, хто б мог сказаць, што правы ўхіл—гэта толькі маскоўскае зьявішча,—гаворыць тав. Сямевіч. Апошнія падзеі могуць пераважыць у гэтым сэнсе самага найўнага чалавека. У нашых умовах Беларусі правы ўхіл выражаецца яшчэ і ў пытаньнях нацпалітыкі, але сувязь шавінізму з клясавай барацьбай не ўсьвадомлена яшчэ значнай часткай партыйцаў. Вабруйскага акруговага камісія падзеі на заводзе «Кастрычнік» кваліфікавала, як хуліганства, а частка нашай прэсы адгукнулася на гэтыя падзеі са спаўзеньнем на два тыдні. Гэта іскравыя довады таго, што няма яшчэ правільнага разуменьня антысэмітызму, як часткі клясавай барацьбы. Трэба рашуча ўдарыць па прымірэнстве ў адносінах да бараць-

бы з рознымі відамі шавінізму і нацыяналізму.

На фронце нацыянальна-культурнага будаўніцтва мы наглядзем імякнённы адарваць беларускую культуру ад Масквы, імякнённы павялічыць яе, арыентуецца на Запад і гэтым антыпралетарскім імякнённым мы далі належны адпор. Сьёння мы мелі магчымасьць прачытаць у адной з газэт ліст трох нашых беларускіх пісьменьнікаў. Чым аьдьяляецца гэты ліст? Бязумоўна, што ён аьдьяляецца стрэлам, які накіроўваецца ня толькі на ВДУ, ён накіраваны супроць нацыянальнай палітыкі партыі. У незалежнасьці ад таго, жадалі гэтага аўтары, ці не іх настрой адбываецца надор буржуазнага і дробна-буржуазнага фронту. Мы ня можам не разглядаць гэта стрэл у сувязі з тымі працэсамі і тэндэцыямі, якія мы наглядзем у суседніх нам краінах. І вось, калі пішучы такі лісты яны робяць на сутнасьці справу нашага ворага. Цяпер усім вразумела, чаму зьявіўся «Вечер в усходу» А. Дудара. Апошні стрэл—не выпадковы, і нам трэба гэтым «стрэлом» моцна даць па руках. Разам з тым мы будзем бiць з няменнай рашучасьцю на працяжэньнях вылікадзяржаўнага шавінізму, які яшчэ знаходзіць сабе месца ў некаторых ўстановах. Наша асноўная задача ў культурна-нацыяналь-

ным будаўніцтве—упарта работа над умаценьнем беларусізацыі, над утварэньнем пралетарскай культуры нацыянальнай на форме.

Тав. Левіта ў сваім выступленьні сьпінаецца на настроях сярод рабочых. Ён прыводзіць прыклады неразуменьня часткай рабочых сутнасьці рацыяналізацыі, незадоволенасьць адсутнасьцю некаторых тавараў і зьяваўна з гэтым гутаркі аб метагоднасьці мананоліі замежнага гандлю. І вось, кажа тав. Левіта, частка партыйцаў цягнецца ў хвасьце гэтых настрояў, адмаўляюцца ад растлумачэньня іх антыпралетарскай сутнасьці. Змагаючыся з правым ухілам, мы не павінны забываць аб рэштках трацкізму. Гэтыя трацкіскія аьсколкі прабуюць дэмагэічна адыграць на нашых труднасьцях. Змагаючыся з антысэмітызмам, мы павінны таксама змагацца і з яўрэйскім шавінізмам, з нацыянальнай абмежаванасьцю. Нам трэба значна ўмацніць інтэрнацыянальнае выхаваньне. Бываюць такія рэчы, калі калдагавор друкуецца на беларускай мове, а на прадыемстве большая частка рабочых—яўрэі, якія ня могуць разабрацца ў гэтым дагавары. Трэці том т. Леніна на беларускай мове больш двух гадоў. Трэба,—кажа тав. Левіта,—паскорыць выпуск творцаў Леніна на беларускай мове. Практыка перавыбару бюро ячэй-

ек паказвае, што ня ўся арганізацыя вразумела важнасьць пытаньня барацьбы з правым ухілам. У шмат якіх ячэйках ня было ўважыць сваёй работы з агульна-прынцыповай лініі партыі. Нам трэба дабіцца вывучэньня пастаноў пленумаў і зьяўленьня партыі, умацніць работу ў цэлу, каб дабіцца большага прыцэсу рабочых у партыю. Уважыць шэфскую работу ў вёсцы, каб на справе рабочая кляса дапамагла перабудове вёскі—гаворыць тав. Гурэвіч.

Тав. Чаладзінскі сваё выступленне прысьвяціў крытыцы ўхілаў ад ленинскай лініі ў нацыянальна-культурным будаўніцтве.

— Для ўсякага, хто наўмысьля не заплішчывае вачэй,—кажа ён,—выдавочны дасягненьні партыі і рабочая кляса ў гэтай галіне. Зараз мы пераходзім у другі, у новы этап нацыянальна-культурнага будаўніцтва. Клясавая барацьба, якая адбываецца на культурным фронце, пагражае небяспечкай. У апошні час абвешчаны некаторыя беларускія дзелачкі (на жаль вусонамі некаторых камуністых, напрыклад т. т. Жылуновіч, Глыбоцкім, Зарэцкім і інш.) дробна-буржуазныя тэорыі. Гэтыя антыпартыйныя тэорыі зьяўляюцца некалькі: 1) Мы ня можам захапляцца сацыялістычным будаўніцтвам, кажуць некаторыя з нашых культурных працаўнікоў, бо

гісторыя паказвае, што адлюстраваньне эпохі ў літаратуры магчыма значна пазьней, пасля таго, як яна адбылася. Адсюль робяць вывад, што немагчыма ў літаратуры ўпэўнена аьдьяваць сьёння індустрыялізацыю і калектывізацыю краіны і г. д. 2) Высуітута тэорыя самабытнасьці. У якую ўкладваецца нацыянальна-буржуазны змест; 3) Робяцца пугаты адарваць культурнае будаўніцтва Беларусі ад расійскага рэвалюцыйнага культуры, аргументуючы быццам у расійскай культуры больш рэальна правая небяспечка, чым у нас (там ёсьць Эранбургі, Пільнікі, Іванавы і інш., а ў нас няма); 4) Кідаюцца абваўнг (праўда, аьдьяроірна) больш браць ад Захаду; 5) Зьявляюцца вызваленьне беларускага народу і будаўніцтва Беларусі Савецкай і парой Скарныны, Францішка Багушэвіча, Каганца... а не ад Кастрычнікава рэвалюцыі не ад барацьбы пралетарыяту і савецкае беднасьці.

Ужо тав. Кіорны ў сваім артыкуле «Аб рашчэньнях «дзробных» у вялікім пытаньні даў выразную характарыстыку мясцоваму шавінізму і нацыяналь-дэмакратызму. Ён сказаў, што тэорыя, якая бярэ крыніцы вызваленьня беларускага народу і сучаснага будаўніцтва ад Скарныны—зьяўляецца нацыяналь-дэмакратычнай. Ад інак, некаторыя «дзельцы» ня толькі ня хочуць адмовіцца ад сваёй ранейшых поглядаў, а наадварот, усё выразней іх паказваюць. Мы чулі выступленьні на зьезьдзе БелАШУ, напрыклад Жылуновіча, Зарэцкага, мы павінны рэагаваць на іх. Мы бачым працяжэньне шкодных ухілаў у асобных галінах нашай работы. Вось факт: ва тры галы часопісь «Полымя» не знайшла патрэбным зьмяшчаць палітычны артыкул, які характарызаваў барацьбу працоўных Польшчы, Зах. Беларусі і Украіны супроць фашыскага рэжыму Пілсудскага. Раней за нас заўважылі гэтыя недахопы таварышы украінцы. Часопісь «Червоны Шлях» зьявісьціла артыкул, у якім ахарактарызавала шлях нашага «Полымя» за пасьледны год. І вось іх адна балючая заўвага: «Мы хацелі б знайсьці (у «Полымя») аьсвятленьне становішча Заходняй Беларусі, што пад Польшчай, пакуту не працоўнага насельніцтва, яно барацьбу са сваімі прыгнетаьдэламі, тую скрываўленую беларускую сарочку, якую кінуў украінец-камуністы Скрыпа польскім міністрам у соймае». Ці мы можам лічыць памылкі

«Полымя» выпадковым зьявішчам? Мы бачым далей, што ў барацьбу з антысэмітызмам недастаткова ўважваюцца беларускія дзельцы. Дзе тыя вершы, апазыдаьні, артыкулы нашых пісьменьнікаў, прысьвечаныя гэтай справе? Чаму мы таксама ня бачым таго, каб выконваўся наказ Леніна: кожны партыец-нацыяналь перш за ўсё павінен змагацца са свайм шавінізмам? Ёсьць людзёй, якія дэпаьдзіць сваімі выступленьнямі, што наўмысьля ня хочуць выконваць гэтага наказу. Мы ня можам далей дэзволіць газэце «Савецкая Беларусь» быць месцам адбьіцца яўна антыпартыйных настрояў, аб чым сьведчыць апошні стрэл—ліст пісьменьнікаў Зарэцкага, Александровіча і Дудара. Нам трэба ўмацніць вытрыманым бальшавіцкім кіраўніцтвам культурны фронт. Трэба няўхільна ажыццяўляць ленинскую лінію ў нашым будаўніцтве, даючы рашучы адпор нацыяналь-шавіністычным імякнённым усёх гатункаў. Шляха імякнённасьці ў гэтай барацьбе.

У заключным слове тав. Гамарнік сказаў: усё выступаўшыя тут не супярэчлівы наляжэньням майго дакладу, таму я спыняю на запісках, якія былі паданы на дакладу.

Аб тав. Угланаве: На пленуме ЦК УсеКП(б) тав. Угланаў галасаваў за ўсё рэвалюцый, у тым ліку і ва той пункт, дзе гаворыцца аб ухваленні аьдзёвы да маскоўскай партыйнай арганізацыі. Яшчэ на маскоўскім пленуме тав. Угланаў павальшавіцку прызваў свае памылкі, ён сказаў—мы былі не правы і таму нас пабілі. Чым зьяўляецца апошні ліст «Чэцкі пісьменьнікаў? Адказаваў. Тут мы маем справу з антыпартыйным зьявішчам. ЦК ужо рэагаваў на гэту справу і даручыў ЦКК яе разглядаць. Аб Фрумкіне і яго лёзунгу вярнуцца да 14-га зьезду. Тут пытаньне: раз нельга вярнуцца да 14-га зьезду, азначыць яго пастановы былі няправільныя. Адно можна сказаць, што гэты таварыш зрабіў пасьпешныя вынікі. Ніхто ня кажа, што пастановы 14-га зьезду няправільныя, але кожны зьезд нашай партыі—гэта маленькая драбінка, на якой мы ўзб'раемся вышэй. Пасля 14-га зьезду мы значна пайшлі ўперад і таму нам няма ніякай патрэбы вяртацца да тых пастаноў, якія выцякалі з задач таго часу. Зараз нашым шляхам зьяўляецца шлях ўзмоцненай індустрыялізацыі, калектывізацыі, вызначаны 15-м зьезьдам нашай партыі. Па гэтым шляхам мы павінны і будзем няўхільна ісьці.

Сваячасова выкрылі насіцеляў правай небяспекі Уся партарганізацыя з бальшавіцкай непрыміручасцю дала ім належны адпор (Быхаўскі райпартсход, Магілёўшчына)

Быхаўская райпартарганізацыя складаецца з 135 членаў і 67 кандыдатаў. На перавыбарчым райпартсходзе прысутнічалі члены і кандыдаты арганізацыі, за выключэньнем некаторых партыйцаў з гуты «Льлічкі» на ўмовах работы не маглі зьявіцца. Прымаў ўдзел у працы сход і партыйны чырвонаярмейцы Быхаўскага гарнізону.

На сходзе былі абмеркаваныя такія пытаньні: даклад акругкому, справаздача РК, інфармацыя аб падрыхтоўцы да перавыбару саветаў, выбары райкому і дэлегатаў на акруговую канфэрэнцыю.

Судзіць, што сувязь з чужым элемэнтам. Працуючы ў сельсавеце Халькоў і Капушын давалі водку аб палітычнай добраўмясьненасьці асобе, якая мае за сабой рад злачынстваў. Яны дапусьцілі скажэньне клясавай лініі пры землярэардаваньні. Зусім была абьдзьвэна беднасьць у той час, як заможнікам аказвалася садзейнічаць і дапамога атрымаць лепшую вямля. Сабе таксама данаьдзялілі добра зямлэй. Члены Лудчыцкай ячэйкі вывільі надбываюцца ў часе барацьбы кулацтва супроць арганізацыянага зьбяднячкі гаспадарак калектыву.

Райком сваячасова выявіў гэтыя ўхілы, прыняў адпаведныя мерапрыемствы—Баркалабаўскую ячэйку распусьціў, Лудчыцкай даў папарэджаньне і вынес на абаварэньне гэтыя пытаньні райпартсходу, які аднадушна ўхваліў мерапрыемствы райкому, жорстка аьсудзіў правы ўхілаў і прымірэнства.

За год колькасьць коняй узраста на 19 проц., кароў на 11 проц. Пабудаваны аграпамічны пункт коштам у 15.257 руб.

Эканамічная дапамога беднаце

Здавальняюча праведзена работа па аказаньні матар'яльнай дапамогі беднаце—вызвалена поўнасьцю ад с. т. падатку 32 проц. усіх гаспадарак, даны ільготы—8 проц. Каапэравана па спалываьцкай каапэрацыі ва лік фондаў 906, а на галіне КСУ—200 бяднячкіх гаспадарак. Пры землярэардаваньні аказана дапамога 470 бяднячкіх гаспадаркам на суму 5.381 р. і інш.

Дрэнна настаўлена работа па арганізацыі груп беднацы. Пры наьдўнасьці ў раёне 13 ячэек, 19 сельсаветаў, 19 сельскіх камітэтаў узаемадапамогі і каапэрацыйных арганізацый—груп арганізавана толькі 10, а іх пры сельсаветах—4, КСУ—4 і пры каапэрацыі—2. Групы беднацы працуюць

МАСАВАЯ РАБОТА ПАРТ'ЯЧЭЙКІ
І НАДАГАВОРНАЯ ПАРТАКТЫВУ

Усе сілы на перабудову народнае гаспадаркі
Аб аьснўных пастановах пленуму ЦК УсеКП(б)

Да перавыбару саветау

Адзіным бядняцка - серадняцкім фрон-там--супроць кулака

Мы яшчэ не арганізавалі адпору актыўнасці антысавецкіх сіл

Работа сярод беднаты і батрацтва разгортваецца недапушчальна марудна

Мала беднаты ў нацсаветах

Клерыкалы разгортваюць там моцную агітацыю

Уцягнуць беднякоў у нацсаветы, паралізаваць клерыкальна-ша-віністычную агітацыю кулацтва, арганізаваць нацыянальныя спра-ваздачныя вучасткі—нашы задачы пры перавыбары нацсаветаў

Савецкая Улада прымае ўсе меры, каб як мага хутэй абслужыць гаспадарчыя і культурныя патрэбы кожнай групы на-дзявальных меншасцей, дзе-б яны не апахожваліся.

Зараз на БССР мы маем 66 нацсаветаў, з іх: лўрэйскіх—23, польскіх—19, латыскіх—4, расійскіх—16, нямецкіх—2 і украінскіх—2. Усяго гэтай колькасцю нацсаветаў абслугоўваецца звыш 62 тысяч чалавек. Нацыянальны саветы арганізаваныя па нацыянальна-тэрытарыяльным прынцыпе ў тых мясцох, дзе адпаведна нацыянальна-насяць складала большасць насельніцтва. Так, напрыклад, на тэрыторыі лўрэйскіх нацсаветаў насельніцтва лўрэйскай нацыянальнасці ў сярэднім скла-дае 76,1 проц., на тэрыторыі польскіх сельсаветаў—польскага насельніцтва—82,1 проц., расійскія нацсаветы ахапля-юць 98,4 проц. расійцаў, латыскія—87,4 проц. і г. д.

Лічы наскладаў членаў нацыяналь-ных саветаў паказваюць, што ўсім на-цыянальнасцям БССР даваўся магчы-ма сямей прымальны ўзровень у са-ведкім будаўніцтве.

Арганізацыя нацыянальных саветаў становіцца аднаго на ўзровень гаспа-дарчага і культурнага ўзроўню нацмен-шасцей. Нацсаветы значна садзейні-чалі арганізацыі бядняцкай і серадня-цкай супроць кулака.

Калі ў першы час кулацкія і варо-жы савецкай уладзе адрывалі, зва-зунгам нацыянальнага адзінства, пры-цягвалі частку сераднякоў і беднаты і батрацтва на свой бок, імі спра-ва, дзя-куючы арганізацыі нацсаветаў, яны гэта ўлілі ў значныя меры стратэгіі. Намножылася перавыбарная кампанія патрабуе ад нас пільнай увагі да ра-боты нацсаветаў.

З рату матэрыялаў відав, што ку-лацкія і клерыкальныя элементы пра-

дзілюць у нацсаветах вялікую акты-ўнасць, уживаюць розныя меры і фро-нкі, каб пасяліць нацыянальную рознь паміж пасобнымі групамі насельніцтва. Для барацьбы з класава варожымі сіла-мі патрэбна добра, умелая падрыхтоў-ка перавыбарнай кампаніі.

Трэба сур'ёзна заняцца пытаннем аб большым ўцягненні беднаты і бат-раноў у нацыянальны саветы. Пера-выбары мінулага году паказалі, што ў саветы абралі вельмі малы лік батра-коў і беднаты.

У лўрэйскіх нацсаветах значнае прадстаўніцтва мелі іншыя сацыяльныя катэгорыі, як напрыклад, саматужнікі было 30,9 проц., рабочыя—22,1 проц., служачыя—16,2 проц., настаўнікі—5,9 проц. Калі мы ў лўрэйскіх нацса-ветах маем значную праслойку рабочы-х—(22,1 проц.), дык у іншых нацса-ветах гэтай праслойкі зводзім няма.

У справе ўцягнення працоўных жанчын у савецкія будаўніцтва такса-ма зроблена мала.

Трэба звярнуць увагу на ўзмац-ненне гаспадарчай дзейнасці нацса-ветаў. Гэтага можна дасягнуць шляхам арганізацыі ў нацсаветах самастойна-га бюджэту. Апошнія пачыналі складацца неспраўна самімі нацсаветамі з удзе-лам працоўных. Зараз жа ў шмат мяс-цоў бюджэты складаюцца РВК бав ве-дама нацсаветаў.

Трэба ўсямерна забяспечыць абсл-угоўванне моцнай нацыянальнасці на-во роднай мове. Пры правядзенні справаздач саветаў трэба арганізаваць пасобныя нацыянальныя справаздачныя, а дзе магчыма, выбарчыя вучасткі.

Правядзенне гэтага мерапрыемства дазволіць магчыма сямей уцягнуць працоўных нацыянальных меншасцей у перавыбары саветаў і ў савецкае бу-даўніцтва зноў.

Будзін.

Менск рыхтуецца да перавыбару

КАМІСІЯ САДЗЕЙНІЧАННЯ НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ

3-га лістапада адбылося першае пасяджэнне гарадзкой выбарчай камісіі. Камісія выпрацавала плян работы. Настапоўлена неадкладна распачаць складанне на гарадзе сьпісаў асоб, пазбаўленых выбарчых праў. Інспекцыя нарасьветы дару-чана ўцягнуць у справаздачную кам-панію гаспадарства вучылі старэйшых груп школ.

Прызначана метаагодным утварыць пры буйных прадпрыемствах камісіі садзейнічання гарадзкой выбарчай камісіі.

Артыстоўчана намечан наступны плян справаздачна-перавыбарнай кампаніі. 13-га сьнежня—пленум гарадзкага савету, на якім будзе ас-кладзена справаздача прэзідыуму, у другую палову сьнежня і ў пачатку

свайёй работе ў секцыях, камісіях і аб выкананні наказаў рабочых.

У студзені і пачатку лютага—агульныя справаздачы прэзідыуму гаспадарства аб дзейнасці апошняга за 2 гады.

Камісія настанавіла арганізаваць выбарчыя камісіі ў сельсаветах гарадзкае мясці.

САЮЗЫ РОБЯЦЬ ПЕРШЫЯ КРОКІ

У клубе камунальнікаў намечан рад дакладу і вечаў запітаньняў і адказаў, прысьвечаных перавыба-рам гаспадарства. Пры бібліятэцы на-ладжваецца спецыяльная выстаўка. Прэзідыум ЦП саюзу камунальнікаў настанавіў прымаваць членаў прэ-зідыуму на час перавыбарчай кам-паніі да пасобных прадпрыемстваў. Члены прэзідыуму ЦП саюзу саў-танальна-служачых выяжджаюць для

ТРЫВОЖНЫ СЫГНАЛ

Чаму вучыць нас правал справаздачнай кампаніі ў ся-стронскім сельсавете

Надрыхтоўка да перавыбару па Полацкай акрузе пачалася яшчэ два месяцы назад. Пытанне аб перавы-барчай кампаніі святасова абгавор-валася на пленумах АК КП(б)В, АВК, у раздзельных арганізацыяў. Тым ня менш мы маем амаль што правал справаздачнай кампаніі па Сястрон-скім сельсавете, дзе, як наведнама-лася ў газэце, цэлыя вёскі ня былі абходлены справаздачамі, дзе пазвы-выбарчыкам валіліся ў кішэнях сельуоўнаважаныя, дзе нагулі яўка выбарчыкаў на справаздачныя сход-ды не перавышала 20-20,5 проц.

Гэтыя даныя—трывожны сыгнал які прымушае ўсіх нас прыняць тэр-міновыя меры для паліпшэння ста-новішча, бо мы не гарантуем ад паўтарэння гэтых памылак. Аб чым кажа практыка Сястронскага сель-савету? Што дырэктывы акруговых і раённых арганізацыяў слаба пера-дадзеныя ў рабочыя на мясцох, што надрыхтоўка—не на належнай вы-шыні.

Трэба, як кажуць, перабудаваць на ходу, прыкладна неадкладныя ра-шучыя практычныя меры да забесп-ячэння як мага большага прыця-гнення выбарчыкаў на справа-здачныя сходы.

Хв. С.—н.

РАШУЧА ПАКА-РАЦЬ КУЛАКОЎ АКТЫВІСТЫХ

Карная палітыка, пракура-тура толькі патурае варо-жым выступленьям (Каралінскі раён, Мазыр-шчына)

Намножылася перавыбары сельса-ветаў ажывілі дзейнасць варожых сіл на раёне. Умоцніліся напады і ўзброеныя напады на мясцовых актывістаў.

Кудыкі падпалілі стагі сена ў стар-шын Эльскага, Стара-Высокага і Ка-чочанскага сельсаветаў. Ёсць вы-падкі збойства членаў сельсаветаў.

Рост актыўнасці кулацкага элементу патрабуе рашучых мер, барацьбы з ва-рожымі сіламі.

Між тым акруговая пракуратура сла-ба амагавецца з кулакамі і выступлен-нямі, няма ў ёй выстарождальна-кляс-вай чужасці.

Вось, напрыклад, назалашчыку сена ў старшын Эльскага сельсавету пра-д'юлена абвінавачанне па арт. кр.м. колексу, які зарае 6 месяцамі прыму-совай работ. Гэтыя паказанні толькі сатураюць кулаком на актыўныя дзе-яны. Зразумела, што сельсаветычкі па-баліцца падаваць звану на кулака, бо апошні ў хуткім часе расправіцца з ім на «дасоце».

Сядзе бедныя патрабуюць рашучых

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ПАТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ І ПОШТАЙ АД НАШЫХ КАРЭСПАНДЭНТАЎ

НОВАЯ ВЫЛАЗКА КЛЯСАВАГА ВОРАГА НА „КАСТРЫЧНІКУ“

БАБРУЙСК. (Наш. кар.). Кляса-вы вораг на гуце «Кастрычнік» зноў паказаў свой агідны твар. Гэ-тымі днямі там меў месца новы абуралочы выпад, на гэты раз пра-сякнуты лўрэйскім шавінізмам. Ві-поўнікамі выпад аказаліся 2 кам-самольцы-лўрэй, а ахвяраю—рабо-чы-беларус.

Справа адбылася так. А шостаі гадзіне раніцы рабочы-беларус спа-койна збіраў пабтае школо пад варштатам, на якім працавалі кам-самольцы Бадані і Таненка. Сна-чатку апошнія пачалі абліваць ра-бочага вадою. Прымаючы гэта за жарт, рабочы не звараў ніякае ўвагі на маладых майстроў. Тады Бадані і Таненка набралі расплаў-ленай шкляной масы і аблілі ёю шыю працаваўшага пад варштатам рабочага. Рабочы-беларус атрымаў ашкі шыі.

На бюро камсамольскага калек-тыву камсамольцы заявілі, што яны зрабілі гэты ўчынак сьведома. «Калі-б мы не зрабілі гэтага,—сказалі яны,—дык гэта зрабілі-б другія».

Новая падзея на «Кастрычніку» абгаварвалася бюро Бабруйскага акругома КП(б)В, якое ўгледзела ў ім праўдальнае лўрэйскага шаві-нізму, адлюстраванне дробнабур-жуазных тэндэнцый мястэчка, рэак-цыю на справу Баршай.

З Бабруйска на завод выехала спецыяльная камісія. Абодвы кам-самольцы арыштаваны.

Заява вінаватых новага выпадку

на заводзе «Кастрычнік» сьвед-чыць, што ўчынак двух камсамоль-цаў-лўрэй зьяўляецца помстаю за зьдзекі над работніцаю-лўрайкай Баршай.

Гэта яшчэ раз пацвярджае вы-казаную ўжо «Звяздою» думку, што на гуце «Кастрычнік» мы маем нацыянальную абмежава-насьць рабочых усіх нацыяналь-насьцей, няхай гэта будзе беларусы, палякі або лўрэй. Дзякуючы патураўнаму мясцовых партыйных і прафэсійных органаў, якія не вялі работы па інтэрнацыянальным выхаванні мас, клясавы вораг знайшоў у асобе найбольш адста-лых і цёмных рабочых «Кастрыч-ніка» патрэбны яму правадыкоў сваіх шкодных ідэй і выканаўцаў злучынных намераў. Намеры гэтыя маюць адну мэту: шляхам пацў-ваньня рабочага адной нацыяналь-насьці на рабочага другой нацыя-нальнасці і распальваньня нацыя-нальнага адрозьнення разья-дзяць рады рабочае клясы. Спра-ва Баршай была вылазка кулака; выканаўцамі гэтай вылазкі былі некалькі беларускіх рабочых, якія знаходзіліся пад уплывам кулацтва. Новая справа на «Кастрычніку»—вылазка местачковага лўрэйскага панмана, які стараецца дапамагчы свайму прыяцелю па клясе—кула-ку. Выканаўцамі гэтай панманскай вылазкі зьявіліся 2 камсамольцы-лўрэй, камсамольцы па паперы, камсамольцы, зьвязаныя з местач-ковым панманам.

Меўшыя месца дзьве вылазкі клясавага ворага на «Кастрыч-ніку» пераконваюча паказваюць, што кулак і панман розных нацыяналь-насьцей дзейнічаюць супольна, злучана, што яны знайшлі агуль-ную мову для шкодлівай працы сярод рабочае клясы.

Усё гэта лішні раз падкрэсьлівае патрэбнасць максымальна ўзмац-ніць культурна-асьветную работу сярод рабочых мас. Яшчэ і яшчэ раз прыходзіцца звярнуць увагу партыйных арганізацыяў і галоў-ным чынам прафэсійных на-тоё, што работа па інтэрнацыя-нальным выхаванні мас зьяўляец-ца для іх першачарговай задачай дня.

ВІЦЕБСК. На сходзе праўдальна-прадпрыемстваў камунальнага гэрсту была выкрыта контр-рэвалюцыйная антысэміцкая група вагонаважачых трамвая ў складзе: Гарцук, Доль-скага, Кардашэўскага і Кулачкова Гарцук зьяўляўся падбухторшчы-кам выступленьняў. Ён ня раз зры-ваў камсамольскія і піянерскія сход-ды, працу грамадзкіх арганізацыяў, агітаваў за зрыў калдагавароў, зьбіваў работніц. Прауючы ваго-наважачымі, члены гэтай групы імкнуліся заўсёды няжджаць на рэзынкі-лўрэй, па грамадзкіх дэманстрацыі. Выявілася, што Гар-цук і Дольскі—буйныя дамаўласні-кі, а апошні мае нават ларок на рынку.

Сход рабочых-камунальнікаў па-станавіў выключыць контр-рэвалю-цыйна-рэвалюцыйна і антысэміцка з саюзу і зьняць іх з працы.

Гарцук і Дольскі арыштаваны.

Да VIII зьезду прафсаюзу

Прафчыноўнікі нам непатрэбны

Адміністраваньне і бюракратызм несумяшчальны з годнасьцю пра-фэсыяналістага

„... Бязьлітасная барацьба з чыноўніцкім адрывам ад рабочых, барацьба з казённымі, чорствымі адносінамі да іх бытавых інтарэсаў—зьяўляецца важнейшай задачай прафсаюзаў...“

(З рэзалюцыі лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б))

Калі саюз траціць свой твар Ачысьціць саюзныя арганізацыі ад прафбюра-крату

Шырокая самакрытыка аздаруляе прафэсыянальную работу

Прафсаюзы толькі тады рэальна могуць мабілізаваць рабочых для правядзеньня генэральнай лініі партыі, калі яны будуць цесна зьвяза-ны з масамі. Прафэсыянальны ар-ганізацыяныя прафсаюзы могуць

Кіраўніцтва з га-бінэту Жывая сувязь з месцамі адсутнічае

Не адчуваецца жывога кіраўні-цтва з боку цэнтральнага праўдаль-нага саюзу транс-б нізавымі праф-дэяўкамі—мясцомамі.

Вольным мясцом аўтапрапарту-

Да 10-годзьдзя БССР

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Віцебшчына рыхтуецца да святкаваньня 10-годзь-дзя абвешчэньня БССР.

Па прадпрыемствах, клябах, чыр-воных кутнох, хатах-чытальнях і нар-дамох будуць праведзены шырокія сходы працоўных, дзе будуць заслу-ханы даклады і ўспаміны аб гісторыі і дасягненьнях БССР за 10 год.

Асабліва рыхтуецца да свята шко-лы. У праграму школ уваходзіць спе-цыяльныя гадзіны заняткаў для пра-орацоўні гэты „Беларусь перад Ка-стрычнікам“, „Беларусь у часе Ка-стрычніка“, „Нашы дасягненьні за 10 год“. Усе школы вылучаюць насьцен-газэты, прысьвечаныя святаму, у буй-ных школах арганізуюцца выстаўкі, вечары і г. д. Беларуска-мастаці тэхнікум арганізуе вялікую выстаўку-перасойку, якая абвешчае гісторыю Беларусі.

Рыхтуецца да юбілея і вёсна. У ад-занау 10-годзьдзя БССР і юбілею на-вадзела вызначоўца сродкі на арга-нізацыю дзіцячых асяліў, ганасуль-цаў для цяжарных, дзіцячых садоў і г. д. Такія асялі і ганасульцы будучы адкрыты пры фабрыцы „Дзьвіна“, у Вешаніцкім, Высачаніні і Сень-неніні раёнах, у намунах „Чырвоны Сьцяг“ (Гарадзенскі раён), саўгасе „Адамеяна“ (Айбонініні раён) і інш.

Былыя жандары і гар-давыя на савецкай службе

БАРЫСАЎ. (Наш кар.). У Нова-Ба-рысаўскім паштовым аддзельніцы зьві-сава глядзі былыя жандары і паштэй-ныя служкі. Лістасюсіні тым зьяўляюцца Гавдзі і Бадлюўскі, былыя гарадзаныя з савецкім стажама. Яны асабліва выя-валіся ў стары час зьбойствам лўрэй і рабочых. Зараз яны лабаваліся выбар-чых праваў, але па практыцы старшын мясцоваму правалі ў часам саюзу.

Загладчак простым аддзяленьнем Паш-коўскі, былы жандар, служыў жандарам і пры паліках, але чамусьці і да гэтага часу не пазбаўлены права голасу.

Усё гэта дзікая кампанія на часе в-ном. Загладчак пошты Фізіном часта п'янетву і сваімі саводзіцамі падрывае прэстыж нашых устаноў.

Самаблажыньне па ініцыяты-ве сялянства

МАЗЫР. Сяляне в. Аўшчкі на сродкі ад самаабжыньня распачалі пабудову дзьвюх камплектаваных школ з квар-таламі для настаўнікаў. Сёлетня для за-канчэньня гэтае пабудовы сялянства само ўзяло пільнае аб паўторным самаабжыньні і ўжо правало іто.

Зорна.

РАГАЧОЎ. У брудна і пачыстаче да апошняга году жыла в. М. Крушынецка. Школа неабсталявана, а дзіяль вучыць-тэра. Пажарная ахова таксама настаў-лена была дрэнна. Сьлягачтва на агуль-ным сваім сходы настанавіў правесці дэлетковае самаабжыньне на патрэбні адкі. 15 проц. гэтага самаабжыньня ідзе на куло машына, а рэштка на па-праўку дарог і вуліц і рамонт школ.

На дапамогу камунэр кам і колгасьніцам

10.000 рублёў на арганіза-

раздкова савету, на якім будзе вядзена справаздача прэзидыуму, у другую палову сьнежня і ў пачатку студзеня—справаздачы дэпутатаў гасвету перад выбаршчыкамі аб

ранні да пачатку працываўстанні да пачатку працываўстанні. Члены прэзидыуму ЦП саюзу саўгандаль-служачых вымагаюць для растлумачальнай работы ў розных раёнах Беларусі.

Сваёю будылі патрабуюць рашучых крокаў мэр у адносінах да кулацкіх актывістаў. Б. Н.

Жалезныя арыштантаў будучы раскованы Вінаватыя ў цяжкім становішчы камуны „Сейбіт“ панараны Заметкі „Звяззды“ пацвердзіліся

ПАСТАНОВА МЕНСКАГА АК КП(б)Б

Свачасова ў газ. „Звяззда“ ў фальстонах „Жалезныя арыштантаў“, „Калі-ж раскочыць жалезныя арыштантаў“, „Як зніла кампанія“ наведвалася аб пепарадках у камуне „Сейбіт“. Увядзенскага раёну.

Калгасэкцыя Беларускага дазволіла, нават парала камунарам для ліквідацыі жыллёвага крызісу, пабудаваць „паказальную“ камяніцу з... клубам, дзіцячымі яслямі і ваннай. На пачатак выдалі камуне кредит у 11.000 руб. Тэхнік Наркамзему склаў каштарыс на пабудову, які прадугледжваў перш-на-перш устаноўку цэльнай канітан у 1.500 руб.

Лябараторыя Наркамзему даследавала мясцовую гліну і прызнала яе добракаснай. Зразумела першапачатковы праект жошчу, пабудова цэльнай абшлася ў 6.000 руб., а выпрацаваная цэгла, згодна аналізу цэнтральнай лябараторыі Наркамзему, аказалася зусім нявартай. Цэгельня ліквідавана, а камуна страціла 5000 руб. (акрамя кошту цэгла). Дрэнаж кіраўніцтва калгасэкцыі і падбайнасць лябараторыі давалі камуну да цяжкага становішча.

У звязьку з пабудовай дому, была пабудавана і лесалінія, якая каштавала каля 9.000 руб. Лесалінія да гэтага часу не працуе, бо пытаньне яна

было ўзгоднена з АВК, а апошні не дае дазволу на пуск лесалініі, гавораць, што сена будзе сьмяротным конкурэнтам камбінату РВК. Між тым лесалінія патрэбна камуне, бо неабходна-ж будаваць тыя «калуны», аб якіх марылі камунары да добрых саветаў калгасэкцыі.

Па заметках у „Звязздзе“ было зроблена абследаваньне. Камісія, вылучаная Менскім АК КП(б)Б, азнамілася са становішчам на месцы і прышала, што адначасна факты пацвярджаюцца.

Калгасэкцыя дрэнна кіравала камунай. Яна не ўзгадніла пытаньня аб пабудове лесалініі з АВК, чым парушыла плянавае будаўніцтва мясцовае прамысловасці. Яна яны вывучыла, як належыць, пытаньня аб мэтазгоднасці пабудовы камяніцы.

АВК адмяніў дазвол райвыканкому на пабудову лесалініі і, ня гледзячы на заметку ў „Звязздзе“ і на пранавы НК РСІ, упарта прытрымліваўся сваёй паставы. У выніку зьяўдзейнічае зусім абсталаваны завод і гніе лесаматар’ял.

Райком КП(б)Б вельмі мала ўвагі зьвяртаў на культурна-выхаваўчую работу ў камуне і на бытвыя ўмовы жыцця камунараў.

Райвыканком на цікавіўся гаспа-

дарчымі мерапрыемствамі, намечанымі камунай. У плане РВК не прадугледжана пабудова тэхнічных прадпрыемстваў у камуне.

У выніку камуна нанесла страты на суму каля 8.000 руб., а настрой камунараў рэзка пагоршыўся, абвастрыліся іх адносіны да мясцовых органаў.

Менскі акруговы камітэт партыі пастанаваў абвясціць суровую вымову францыі калгасэкцыі Беларускага паказаць францыі АВК на няўважлівых адносінах да гаспадарчых патрэб камуны; абвясціць вымовы бюро райкому (мінулага складу і францыі РВК за няўважлівых адносінах да гаспадарчых і культурных запатрабаваньняў камуны „Сейбіт“.

АК пранававу францыі акруговай калгасэкцыі зьвярнуць увагу на пабудову ў камуне жыллёвых будынкаў і скарыстаць лесаматар’ял, выпрацаваны лесалініяй.

Фракцыі акрэслена дазваляць пранавана адтэрмінаваць спажаньне запатрабаваньняў камуны і дапамагчы ёй кредитам на жыллёвае будаўніцтва, а фракцыі АВК—у тэрміновым парадку дазволіць пуск лесалініі.

Справа аб аналізе гліны перадаецца пракурору.

Вынікі 2-ога Ўсебеларускага нарады працаўнікоў ашчаднай справы

Нарада працаўнікоў ашчаднай справы, што адбылася, мела сваёй асноўнай мэтай падагуленне праблемнай працы і намечаньне шляхоў далейшай працы.

Цэнтрам увагі нарады было пытаньне аб становішчы працы на вёсцы і мерапрыемствах у галіне яе ўзмацнення.

Нарада канстатвала пэўна зрух у гэтай галіне за 1927-28 г., але адначасна, што дасягнутыя вынікі зьяўляюцца вельмі неадвальнаючымі і далёка не адпавядаючымі росту прыбытковасці сельскай гаспадаркі.

Нарада паставіла асноўнай задачай у далейшай працы ашчадных кас узміненне працы на вёсцы, для чаго прызнала неабходным шырэй уцягнуць у яе высквы актыўны і мясцовых культурных працаўнікоў.

Нарада прызнала неабходным прыцягнуць да працы нізавыя палітасьветныя ўстановы: катэ-чэральні, надрам, чырвоныякуткі і школы ў якасьці апорных пунктаў для папулярнага ашчаднай справы і практычнай працы па ўцігненні новых укладчыкаў і ўкладцаў.

Далей нарада, канстатуючы слабую дзейнасць камісій садзейнічання ашчаднай справе ў раёнах і сельсаветах, паставіла прыняць энэргічныя меры да ажыўленьня іх працы, увядзеньня ў іх склад мясцовых актывістаў.

Пастаноўлена скарыстаць для ашчаднай справы лістаносцаў, маючы на ўвазе, што апошнія прыходзяць у вясную датычнасьць з усім сялянствам.

Як адна з акалічнасьцяў, што перашкаджае належнаму разьвіцьцю ашчаднай працы на вёсцы, нарада адзначыла неадпаведнасьць большасьці працаўнікоў кас пры пашт.-тэлег. установах з пункту по-

гляду іх кваліфікацыі і, галоўным чынам, грамадзкай падрыхтоўкі. Маючы на ўвазе, што касы, якія знаходзяцца пры пашт.-тэл. установах, застануць асноўным зьвязаным кас на вёсцы, нарада прызнала неабходным неадкладна прыняць меры да перагляду складу працаўнікоў усіх прыпісаных п.-т. кас і забесьпячэньня іх належнымі працаўнікамі.

Пры абмеркаваньні становішча ашчаднай справы ў горадзе нарада канстатвала значны, але ўсё-ж недастатковы рост укладчыкаў за 1927-28 год (аб’ём 23,5 проц. сяброў саюзаў) і зусім нязначны аб’ём неарганізаванага вясельніцтва.

Далейшая праца ў горадзе павіна ісьці пад знакам большага абхопу насельніцтва і глыбокага ўкараненьня ашчадных кас у яго быт з тым, каб ашчадкасы сталі „кашальком“ працоўных, з якога яны рабілі-б усё свае разьлікі.

Аналізуючы працу кас, што знаходзяцца пры асобных прадпрыемствах і ўстановах, нарада прызнала работу гэтых кас недастатковай, адзначыўшы шэраг выпадкаў, калі касы буйных прадпрыемстваў маюць вельмі мала ўкладчыкаў. Асноўнай прычынай гэтага нарада прызнала адсутнасьць сувязі ашчадкасы з мясцовымі праф. і партыйчэйкай, недастатковую ўвагу з боку адміністрацыі прадпрыемстваў да працы ашчадкасы, вылучэньне ў шэрагу выпадкаў неадпавядаючых гэтай працы таварышоў.

Выходзячы з гэтага, нарада прызнала неабходным перагледзець сукольна з адміністрацыяй і грамадзкімі арганізацыямі прадпрыемстваў склад вылучаных для ашчаднай працы працаўнікоў і замяніць іх у неабходных выпадках адпаведнымі асобамі.

Адначасна слабы аб’ём іншых

груп насельніцтва, нарада прыняла шэраг пастаноў у напрамку большага ўцягненьня ў ашчадкасы асоб вольных прафэсій, саматужнікаў, хатніх работніц і інш.

Для ўкараненьня ідэй ашчаднасьці ў шырокае колы насельніцтва, нарада прызнала неабходным скарыстаць школы, шляхам арганізацыі ў іх „куткова ашчаднасьці“, увядзеньня ў школьны занятак „гадзінні беражлівасьці“ і г. д.

Тэксам прызнана неабходным шырока ўцягнуць у якасьці прапагандыстх студэнтаў усіх ВНУ і тэхнікумаў, а пры буйных навучальных установах (БДУ ў Менску, вэт. інстытут у Віцебску, тэхнікум і г. д.) арганізаваць касы ашчаднасьці як для абхопу студэнтаў, так і прафэсору і настаўніцтва.

Далей нарада, адзначыўшы слабую працу кас пры вайсковых часьцях, паставіла прыняць меры да ўзмацнення працы сярод вайсковых, устанавіўшы цесную сувязь з паліторганамі і камандваньнем.

Абгаворваючы пытаньне аб агітацыі і прапагандзе, нарада прызнала неабходным больш асьвятляць у друку працу ашчадкасы, шырока скарыстаць насценгазэты для папулярнага ашчаднай справы, прыцягнуць да асьвятленьня і папулярнага ашчаднай справы рабселькораў, стварыць сталы кадр агітатэраў па ашчаднай справе.

Асабліва ўвагу нарада прызнала неабходным зьвярнуць на скарыстаньне справаздачна-пераабмрочай кампаніі ў саветы для шырокай папулярнага ашчадных кас і падрыхтоўкі глебы для прадстаўчай кампаніі па ашчаднай справе.

Усе прынятыя нарадай паставы павінны быць падрабязна прапрацаваны на мясдох і праведзены ў жыцьцё.

Палео.

Дзялявінці мясцом саюзу мэдсанпрацы займаўся чым хочаць, акрамя непасрэднай работы.

Мясцом 1-й сьмяротнай часыці г. Гомелю на кожным кроку скрыўляў саюзную лінію, заўважў адміністрацыяй і падкаліствам.

Мясцом стаяў Галевіцы і Дэмхі, Зах. чыгунак захаварэлі адміністрацыяйным ухінам і страцілі сваё твар.

Выпадкі антысэмітызму на розных заводах сыгналізавалі нам аб недапушчальна слабой рабоце на радзе прадпрыемстваў (гута „Кастрычнік“, гарбарыя „Бальшавік“, фабрыка „Дзьвіна“, Вабруйскай цагельня № 2).

Як назваць такія выпадкі, калі старшыня акраджаньня гарбароў і старшыня заўкому пракалектыву „Пралетары“ (Гомель) не плацілі членскай уносаў у саюз на працягу 2 гадоў, які аўтарытэт могуць мець гэтыя прафэсыяналісты, якія ператварыліся ў сапраўдных чыноўнікаў?

Усе гэтыя „гноўнікі“ выкрыты саюзнымі масамі ў парадку самакритыкі. Вышэйшыя прафарганізацыі ўзялі на сябе ініцыятыву аздараўленьня хворых вучасткаў саюзага фронту. Фабкомы, якія скрывілі прафсаюзную лінію, распущаны.

Прафбюроакраты і чыноўнікі зняты з работы і ў далейшым мы павінны грунтоўна ачышчаць ад бюракратэў тыя зьвеньні саюзага апарату, у якіх наменліва сымптомы гіёненья і разлажэньня.

Напльвацельскія адносіны да абароны эканамічных і прыватных інтарэсаў рабочых мас пагражаюць адрывам ад іх, і мы павінны з гэтым змагацца самым суровым чынам.

Б.

У цэх, бліжэй да мас

Асноўную прафработу трэба перадаць цэхпрафбюро (Запалкавая фабрыка „Вэзуві“)

Папэўненьне прадпрыемства новымі кадрамі рабочых з вёскі, патрэбнасьць вялікай выхавальнай работы сярод іх ва ўвесь рост паставілі перад намі пытаньне аб набліжэньні саюзавае работы да мас. На фабрыцы „Вэзуві“ працуюць 1.522 чал. У адным здымачным цэху 600 чал., з іх 40 проц. рабочыя, зьвязаныя з вёскай. Зразумела, фабкому цяжка абслужыць у належнай меры ўсе цэхі фабрыкі.

У пошуках новай формы работы наткнуліся на ідэю арганізацыі цэхавых прафэсыянальных бюро. Апошнія арганізаваны ў найбольш вялікіх цэхавых фабрыках: здымачным і фанэрным; у іншых цэхавых выбраны цэхуоўнаважаны. Цэхпрафбюро павінны шырока абслужыць патрэбы свайго цэху, разгрузіць фабком ад дробных пытаньняў. На цэхавых падземных нарадах павінны абгаворвацца пытаньні, якія кроўна цікаваць даную групу рабочых.

Пакуль што, трэба прадуі аказаць цэхпрафбюро не апрэдулі пэўнасьцю свайго прызначэньня. Яны не паведмаляюць сваячова заўмом аб пытаньнях, якія насельні ў цэху, мы не дабіліся таго, каб цэхпрафбюро сваячова падмачалі настроі рабочых і рэагавалі на іх. Наглядаецца дробная апена фабкому, які падносіць перадак дна цэхавых сходаў; часта канфліты

з цэхавых РВК праз галаву прафбюро трапляюць у фабком Гэта паслабляе ініцыятыву і самадзейнасьць цэхпрафбюро.

За ўвесь час існаваньня цэхпрафбюро фабком не заакулоўваў іх справаздач. Цэхавыя сходы афарытоўваліся выключна для выбараў дэлегатаў і розных іншых прадастаўнікоў. Асноўныя пытаньні, якія могуць зацікавіць рабочых цэху, не абгаворваліся. У выніку падала наведваньне цэхавых сходаў. „Усе выбары, ды выбары,—дошыць, прыелаюць“,—гаварылі рабочыя.

Валіла колькасьць агульна-заводзкіх сходаў і канфэрэнцыі стварала вельмі цяжкія ўмовы для работы ў цэху. Наогула агульназаводзкія сходы сьце не апраўдлі—наведваньне зьменшылася да 45-50 проц., бо немагчыма абслужыць усе цэхі, усе зьмены.

У далейшым трэба адмовіцца ад агульна-заводзкіх сходаў, пераносыць ўсю асноўную прафсаюзную работу ў цэх, бліжэй да рабочых. Фабком павінен адмовіцца ад дробнай апені Трэба дэбціца, каб цэхпрафбюро самастойна зьвязваліся з фабрычнай адміністрацыяй.

Нарэшце, трэба асабліва ўвагу зьвярнуць на ажыўленьне работы цэхавых вытворчых камісій і нарад.

О.

Сёвьяна—дыспут аб культуры працы газетнага работніка

У кутку свакім работнікаў друку (Лемінская вул. клуб друкароў) сёвьяна абудзена дыспут на тэму—культура ў працы газетнага работніка.

Уступнае слова зробіць тав. Сянкевіч. На дыспут запрашаюцца ўсе редакцыйныя работнікі і супрацоўнікі газет і часопісьяй.

Пачатак дыспуту а 7-й гадзіне ўвечары. Уваход вольны.

Дзялявінці мясцом саюзу мэдсанпрацы займаўся чым хочаць, акрамя непасрэднай работы.

Мясцом 1-й сьмяротнай часыці г. Гомелю на кожным кроку скрыўляў саюзную лінію, заўважў адміністрацыяй і падкаліствам.

Мясцом стаяў Галевіцы і Дэмхі, Зах. чыгунак захаварэлі адміністрацыяйным ухінам і страцілі сваё твар.

Выпадкі антысэмітызму на розных заводах сыгналізавалі нам аб недапушчальна слабой рабоце на радзе прадпрыемстваў (гута „Кастрычнік“, гарбарыя „Бальшавік“, фабрыка „Дзьвіна“, Вабруйскай цагельня № 2).

Як назваць такія выпадкі, калі старшыня акраджаньня гарбароў і старшыня заўкому пракалектыву „Пралетары“ (Гомель) не плацілі членскай уносаў у саюз на працягу 2 гадоў, які аўтарытэт могуць мець гэтыя прафэсыяналісты, якія ператварыліся ў сапраўдных чыноўнікаў?

Усе гэтыя „гноўнікі“ выкрыты саюзнымі масамі ў парадку самакритыкі. Вышэйшыя прафарганізацыі ўзялі на сябе ініцыятыву аздараўленьня хворых вучасткаў саюзага фронту. Фабкомы, якія скрывілі прафсаюзную лінію, распущаны.

Прафбюроакраты і чыноўнікі зняты з работы і ў далейшым мы павінны грунтоўна ачышчаць ад бюракратэў тыя зьвеньні саюзага апарату, у якіх наменліва сымптомы гіёненья і разлажэньня.

Б.

У цэх, бліжэй да мас

Асноўную прафработу трэба перадаць цэхпрафбюро (Запалкавая фабрыка „Вэзуві“)

Папэўненьне прадпрыемства новымі кадрамі рабочых з вёскі, патрэбнасьць вялікай выхавальнай работы сярод іх ва ўвесь рост паставілі перад намі пытаньне аб набліжэньні саюзавае работы да мас. На фабрыцы „Вэзуві“ працуюць 1.522 чал. У адным здымачным цэху 600 чал., з іх 40 проц. рабочыя, зьвязаныя з вёскай. Зразумела, фабкому цяжка абслужыць у належнай меры ўсе цэхі фабрыкі.

У пошуках новай формы работы наткнуліся на ідэю арганізацыі цэхавых прафэсыянальных бюро. Апошнія арганізаваны ў найбольш вялікіх цэхавых фабрыках: здымачным і фанэрным; у іншых цэхавых выбраны цэхуоўнаважаны. Цэхпрафбюро павінны шырока абслужыць патрэбы свайго цэху, разгрузіць фабком ад дробных пытаньняў. На цэхавых падземных нарадах павінны абгаворвацца пытаньні, якія кроўна цікаваць даную групу рабочых.

Пакуль што, трэба прадуі аказаць цэхпрафбюро не апрэдулі пэўнасьцю свайго прызначэньня. Яны не паведмаляюць сваячова заўмом аб пытаньнях, якія насельні ў цэху, мы не дабіліся таго, каб цэхпрафбюро сваячова падмачалі настроі рабочых і рэагавалі на іх. Наглядаецца дробная апена фабкому, які падносіць перадак дна цэхавых сходаў; часта канфліты

з цэхавых РВК праз галаву прафбюро трапляюць у фабком Гэта паслабляе ініцыятыву і самадзейнасьць цэхпрафбюро.

За ўвесь час існаваньня цэхпрафбюро фабком не заакулоўваў іх справаздач. Цэхавыя сходы афарытоўваліся выключна для выбараў дэлегатаў і розных іншых прадастаўнікоў. Асноўныя пытаньні, якія могуць зацікавіць рабочых цэху, не абгаворваліся. У выніку падала наведваньне цэхавых сходаў. „Усе выбары, ды выбары,—дошыць, прыелаюць“,—гаварылі рабочыя.

Валіла колькасьць агульна-заводзкіх сходаў і канфэрэнцыі стварала вельмі цяжкія ўмовы для работы ў цэху. Наогула агульназаводзкія сходы сьце не апраўдлі—наведваньне зьменшылася да 45-50 проц., бо немагчыма абслужыць усе цэхі, усе зьмены.

У далейшым трэба адмовіцца ад агульна-заводзкіх сходаў, пераносыць ўсю асноўную прафсаюзную работу ў цэх, бліжэй да рабочых. Фабком павінен адмовіцца ад дробнай апені Трэба дэбціца, каб цэхпрафбюро самастойна зьвязваліся з фабрычнай адміністрацыяй.

Нарэшце, трэба асабліва ўвагу зьвярнуць на ажыўленьне работы цэхавых вытворчых камісій і нарад.

О.

На дапамогу камунаркам і калгасьніцам

10.000 рублёў на арганізацыю дзіцячых ясьляй

Рост камун і калгасаў, уцягваньне камунараў і калгасніц у грамадскую працу ўсё шырэй ставіць задачу абслугоўваньня жанчынаў калгасу і камуны бытавымі ўстановамі—вымагаюць зьніць з жанчынаў клопаты аб дзіцяці на толькі ў летнюю пару, але і зімою. Камуністычная партыя і савецкая ўлада ўлічваюць і вырашаюць практычна гэта пытаньне.

У сувязі з сьвяткаваньнем 10-годзьдзя жанаддэляў, СНК БССР адпусціў 10.000 руб. на арганізацыю сталых ясьляў у камунах і калгасэх. На гэтыя сродкі будзе арганізавана 10 ясьляй. Акрамя гэтага частка ясьляў будзе арганізавана за кошт сродкаў, адпушчаных акрыянкамамі. Кіраўнікам ясьляй будуць пасланы курсанткі, якія скончылі 8-месячныя курсы пры НК Працы. Частка гэтых сродкаў пойдзе на арганізацыю ясьляў і ў яўрэйскіх і польскіх калгасэх.

Сталыя ясьлі ў камунах і калгасэх патрабуюць пільнае увагі з боку ўсяе грамадзасці. Мясцовым партыйным, савецкім і грамадзкім арганізацыям трэба забясьпечыць сваім наглядом і кіраўніцтвам гэтыя пачынаньне. Трэба добра паставіць працу ў ясьлях, разгарнуць с-н асьветную працу сярод насельніцтва.

Дэлегатка, грамадзкая кіраўніца калгасу—на дапамогу ясьлям.

ГРАЕУСКАЯ.

Кандунтар аўтабусу.

Б.

Закон і грамадзянка Тужыкава

Тужыкава!

Для навалістага в нахілам у „псыхалёгізм“ тут бездаць матар’ялу. Мы-ж абмяжваемся толькі канстатацыяй факту: бедная ўдава Тужыкава, урешце, па многія гады пакуты і гора атрымала ад сельскай лясной камісіі дармовы лес на суму 40 руб. Сапраўды, гэта было для Тужыкавай вылікае шчасьце, бо гнілая хатніца яе ледзь-ледзь трымалася і так у ёй было прыкра, холадна і нудна, што ўсе людзі дзівіліся—як Тужыкава яшчэ жыла ў сваёй хаце.

Шчасьлівая высёлая прыбегла Тужыкава да старшын свайго Круглянскага сельсавету (на Вабруйшчыне) Сілкова, каб атрымаць „права“ на лес.

— Ты, дэтка, рапей уцясі 5 руб. за ачыстку галля, —праказаў Сілкоў,—а потым пабачым...

— Ды чаму-ж не а мой ты сьночак,—дэтка і радасна адказала Тужыкава і хуценька разьвязала хустачку. У хустачцы аказаліся тры жоўтыя паперкі ды сбрамам і мелэдаў рубель семдзсяці капеек. Не халпа акурат 30 кап.

— Таварыш прысядацель,—узмілілася Тужыкава,—вазьмеце пакуль гэтыя грошы чатыры, рублі тут і семдзсяці капеек, а 30 капеек я вам ураа прынасу, можа дзе ў судэдай пазычу, яшчэ сёвьяна аддам...

— Не, дэтка, я закон ведаю, не табе мяне вучыць... Ты павінна заража ўнесці грошы поўнасьцю... Бегала Тужыкава ад хаты да хаты, нідзе не даюць—тугі народ пайшоў, хоць ты плач. Усё-ж такі адзіны добры рахмань чалавек знайшоўся—даў грошы. Тужыкава бягом у сельсавет.

— Вось, таварыш прысядацель, вось яны—гэтыя 30 капеек...

— Позна, грамадзянка,—абарваў яе старшыня, пераходзячы ў афіцыйны тон. Ваша „справа“ перадаана друтому.

— Ды як гэта? — Ды так!... Закон, грамадзянка

СІВЕР.

На дапамогу камунаркам і калгасьніцам

10.000 рублёў на арганізацыю дзіцячых ясьляй

Рост камун і калгасаў, уцягваньне камунараў і калгасніц у грамадскую працу ўсё шырэй ставіць задачу абслугоўваньня жанчынаў калгасу і камуны бытавымі ўстановамі—вымагаюць зьніць з жанчынаў клопаты аб дзіцяці на толькі ў летнюю пару, але і зімою. Камуністычная партыя і савецкая ўлада ўлічваюць і вырашаюць практычна гэта пытаньне.

У сувязі з сьвяткаваньнем 10-годзьдзя жанаддэляў, СНК БССР адпусціў 10.000 руб. на арганізацыю сталых ясьляў у камунах і калгасэх. На гэтыя сродкі будзе арганізавана 10 ясьляй. Акрамя гэтага частка ясьляў будзе арганізавана за кошт сродкаў, адпушчаных акрыянкамамі. Кіраўнікам ясьляй будуць пасланы курсанткі, якія скончылі 8-месячныя курсы пры НК Працы. Частка гэтых сродкаў пойдзе на арганізацыю ясьляў і ў яўрэйскіх і польскіх калгасэх.

Сталыя ясьлі ў камунах і калгасэх патрабуюць пільнае увагі з боку ўсяе грамадзасці. Мясцовым партыйным, савецкім і грамадзкім арганізацыям трэба забясьпечыць сваім наглядом і кіраўніцтвам гэтыя пачынаньне. Трэба добра паставіць працу ў ясьлях, разгарнуць с-н асьветную працу сярод насельніцтва.

Дэлегатка, грамадзкая кіраўніца к

На 1-га кастрычніка 1927 г. колькасць жанчын-работніц складала 7.227 чал. або 32,6 проц. агульнага ліку рабочых, а на 1-га кастрычніка 1928 г. ліч складала 8.716 чал., або 34,4 проц.

Надросткаў было 1.408, стала 1.240 чал.; прычым жанчын-надросткаў было 40,6 проц., стала 44,6 проц. а агульнага ліку надросткаў.

Гэта сведчыць аб тым, што ідзе шпаркі рост уладзеньня жаночае

требя прызнацца, што, на наш гаспадарчы арганізацыя, вельмі мала робіць у адносінах да падрыхтоўкі жанчын-работніц да вольных і камандных гаспадарчых пасад.

У гэтых адносінах нашы жанчын-дзелы, якія святкуюць дзесцігоддзе свайго існавання, павінны павесці сьмялей сваю работу, каб да 11-й гадавіны наменціся пералом у існуючым становішчы.

БРАНДАБОУСКІ.

абходзім зрабіць вылучы курсу трактарыстых пры Мяскай аб'яднанай прафтэхшколе—1-га красавіка 1929 г. Курсанты атрымаюць голадзець шафероў і трактарыстых, а не механікаў, які гэта меркавалася давай.

Наркамасвету давеў да ведама Эканомнарады, што з боку Наркамзему да гэтага часу не выканана паставлена Эканомнарады аб выдачы курсам вучэбнага трактару, што лагражае зрывам работы.

менш 10 год. Экстэрны падаюць заяву ў адпаведны палітэхнікум, пры якіх утвараюцца спецыяльныя камісіі. Экстэрны уносяць у касу палітэхнікуму 50 руб. на выдаткі звязаныя з правядзеннем экстэрнату Поўная праверка ведаў і навукаў экстэрнаў праводзіцца ў разьмеры праграмы адпаведнага аддзялення палітэхнікуму.

Адмысьлі а галоўнейшых пытаньнях, якія ставяць перад ДА, вылучаюцца пытаньне аб папулярнасьці і аэлязаванні членаў ДА з Беларускай літаратурай. ДА маркуе заарасіць Беларускай пісьменьніцай для азнаямленьня Беларуска-каліграфічнай з творчасцю і станам сучаснае Беларускае літаратуры.

У плян працы ДА на 1928 г. уваходзіць арганізацыя вечаў, прысьвечаных розным Беларускай пытаньням.

Гліноная.

Пралетарскае ядро БДУ павялічылася ў мінулым годзе в 16% да 19%. Пры стабільнасьці агульнага ліку студэнцтва, мы маем павялічаныя колькасьці Беларусоў як абсалютна, таксама і адносна, якое адбываецца наступова в год у год (в 52 проц. у 1925-26 г. да 57 проц. у 1927-28 і 1928-29 наву ч.

3-ягога часу гэта стала, што Александровіч, Дудар і Зарэцкі зьяўляюцца мавапольна «беларускімі пісьменьнікамі» у БДУ, у той час, як у БДУ ёсьць некалькі дэсацікаў Беларускай пісьменьніцаў?

Рэдакцыя газет «Кузьня асьветы» зьяўляюцца зрабіла памылку, зьявіўшыся фальшэтом «Фрагменты на жыцці студэнтаў 2-го курсу літаратурнага аддзяленьня», без неабходнай завагі, у якім, апрача рэзаксіі формы, абвінавачваць распушчэньня на ўсіх пісьменьніцаў 2 курсу літаратуры. аддзяленьня. У наступным нумары гэтай газет, на падставе адпаведных уваваўнаў студ. арганізацыі, рэдакцыя свае памылкі ў асноўным выправіла і дала далейшы правільны напрамак абгаварэньню гэтага пытаньня. Але, ня гледзячы на заўважаньня, недахопы, зьявіўшыся фальшэтом дало дадатныя вынікі, настаўніцы пытаньне перад студэнтамі грамадзкэсьцю аб зьнішчэньні раду недахопаў у быце некаторых пісьменьніцаў, як на пр.: палойкі, абмежаванасьць, упаднікія дробна-буржуазныя настроі, акадэмі. непасьпяховасьць, няўдзячэнасьць у грамадскую працу і інш.

Дзіўным зьяўляецца зьявіўшыся рэдакцыяй «Савецкай Беларусі» лісту, дзе як быццам-бы пад маржаю выразу асабістай пакрыўджанасьці трох асоб, абліваецца грамаў і памылімі разьлюшаных абвінавачваньняў адзін з галоўнейшых цэнтраў Беларускае культуры—Беларускі Дзяржаўны Унівэрсытэт,—лісту, у якім праўляюцца дробна-буржуазныя настроі, якія зразумела, не абмяжоўваюцца Александровічам, Дударом і Зарэцкім, але якія маюць месца сярод пасобных студэнтаў БДУ, а таксама і за-за межамі яго.

Агульны слод студэнцтва
Падбук БДУ.

(ПРЫНЯТА АДАГАЛОСНА.)
5/ХІІ—28 г.

Супрацоўнікі лямпа-бармаўскай папяронай фабрыкі «Прафітэры» выказваюць сваё глыбокае спачувальнае супрацоўніц-фіні

БЕНЕНСОН ЛЕЕ з прычыны **сьмерці яе бацькі СЕМЕНА,** якая здарылася 3 сьнежня г. г.

С. Е. Н. Ы. Н. Я.
УТВАТРЫ КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
ЧАЦЬВЕР, 6 СЬНЕЖНЯ
МЕШЧАНІН ДВАРАНИНАМ
Пачатак роўна а 8-й гадзіне увечары.
Пасьля 3-га сыгналу ўваход у відэоўно зачынен.

КІНО-ТЭАТР
Культура А
КІНО
Чырвоная Зорка Я
КІНО
Інтэрнацыянал
1-шы дзівячы кіно-тэатар
Юны піянер
КІНО
Спартак

I. НЯМЕЦКІ БАЯВІК „МОРЯЛЬ“, у 6 частках
У гал. ролі вядомая нямецкая арт. ЭЛЬДЕН РЫХТЭР.

II. ІТАЛЬСКІ МОСТ ПРАЗ р. ВЫПЬ, у гал. ролі фільм І. ЧУБЕЛЕУ.

Вядома нямецкая паставона **ДАЧКА РАФКЕ** маст. др. у 8 част. у гал. ролі **ВЭРНЭР КРАУСС**

Замы праграмы гастролі арт. левінгр. атрады папулярнага сатырыка **Сяргея ВРОНСКАГА** у арыгінальным рэпертуары.

Апошніе тры дні **4, 5 і 6-га сьнежня** **ПАМІЖ ЖЫЦЦЁМ І СЬМЕРЦЮ** 2 сэрты, 14 частак у адзін асамо. Новае фільм, стварч. «СОВІНО»

ЗАЛАТЫ МЭД, у 5 часьцяч.
Замы праграмы—кіно-хроніка «СОВІНО»
Пана білету 15 кап. Пачатак асамоў а 3 з пал. гадз. дн.

2 сэрты **2 сьнежня** **2 сэрты** **2 сьнежня**
У гал. ролі **НАТА ВАЧНАДЗЕ**
НАЕЗЬНІК з УАЙЛЬД-ВЭСТА, драма у 13 част.

ПА ПРАЎКА
У зьмечанай у № 276 „ЗВЯЗДА“ абвешчана аб часопіс „П О Л Я М Я“ № 9 у зьмечаным памылкова надрукавані: **АНДРЭЙ КУРЦІ** (Куршыніні)...

ТРЭБА ЧЫТАЦЬ:
АНДРЭЙ КУРЦІ
(Куршыніні)
Пракурор Нат—апаваданьне (пераклад з «агаўскай мовы К. Ваагтана)

ПРЫМАЕЦА ПАДПІСКА на 1929 г.

НА ПАПУЛЯРНА-НАВУКОВЫ КРАЯЗНАЎЧЫ ЧАСОПІС „НАШ КРАЙ“

„Наш Край“ зьявішае артыкулы папулярна-навуковага характару на ўсіх галінах краязнаўства ў БССР.

„Наш Край“ зьявішае кіраўнічыя ўказаньні: анкеты, праграмы, інструкцыі і метадычныя артыкулы на краязнаўстве.

„Наш Край“ дае на сваіх старонках адбітае працы ўсіх краязнаўчых арганізацыяў БССР.

„Наш Край“ павінен быць у кожнай школе, вардоме, хаце-чытальні, клубе і бібліятэцы.

„Наш Край“ павінен быць настольнай кнігай кожнага краязнаўцы.

Умовы падпіскі: На год — 4 р.—к. | На 3 м-цы 1 р. 25 к. | На півгоду 2 р. 25 к. | На 1 м-ц — р. 50 к.

Гадавым падпісчыкам выдаецца прэмія — «Асіпавіціні рабін», выпуск II—узорнае краязнаўчае апісаньне сельсавету, мастэчка і вёскі. Кніжка патрэбная для працы кожнага краязнаўцы, настаўніка і палітасветпрацаўніка.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА: у рэдакцыі часопісу «Наш Край» (Мяска, Равалюцыйная, № 21, Ц. Б. Краязнаўства), ува ўсіх паштовых аддзяленьнях, у раённых і акруговых краязнаўчых арганізацыях і ўва ўсіх кнігарнях Бел. Дзярж. Выдав. і інш.

«НАШ КРАЙ» прадаецца: у Цэнтральным Бюро Краязнаўства пры Бел. Акадэміі Наук, ува ўсіх аддзяленьнях БДВ і ўва ўсіх аддзяленьнях і кнігарнях іншых выдавецтваў.

Выпісваць можна з Ц. Б. Краязнаўства поўн. камітэты часопісу «Наш Край» ад 1-га нумару да канца 1928 году са ськай для краязнаўчых арганізацыяў і пасобных краязнаўцаў у 30 проц.—за 10 руб.

ПРОДАЕТСЯ
бывший в употреблении
огнеупорный КИРПИЧ
В КОЛИЧЕСТВЕ 5.000 ШТУК
За справками обращаться: Эльвод, Минск, Советская, № 110.

Утеряно военное свидетельство,
выданное НКПС ВОРИСОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ЛЕСБЕЛА на катер „ВПЕРЕД“.
Считать недействительным.

Приймо абвешчана у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ое гадзіны дня.

У чацьвер, 6-га сьнежня г. г., а 12 гадз. ранаці ў залі пасяджэньня ЦСПСБ адбудзецца пасяджэньне прызыдыму Цэнтральнага Савету Прафсаюзаў Беларусі ПАРАДАК ДНЯ:

1. Вынікі абсьледваньня палатіх арганізацыяў (дакл. т. Плетніва, судакт. т. Шляхтарова).
2. Доклад наркамзэрава аб каштарысах на цэнтральным зьказным фондзе (т. Гіткіна).
3. Інфармацыя т. Сіпчанка аб становішчы на Позанкім камбінаце.
4. Аб становішчы в заключэньнем каздагавору на шчотачнай фабрыцы (інф. т. Розіна).
5. Аб забесьпячэньні сырцом пракалектываў (дакл. т. Гэдоін).
6. Аб арганізацыяных формах павывузаўскай працы студэнтаў (дакл. т. Башмачнікаў).
7. Аб стварэньні лектарска-экспэдыцыйнага бюро пры кузьтадзеле ЦСПСБ (інф. т. Гальбрайха).
8. Зацьвярджэньне рэзалюцыі акруговай канфэрэнцыі рабочай моладзі (інф. т. Розіна).
9. Інфармацыя тав. Маркушава аб паставонаў працы ў саваторы „Сасноўка“.
10. Інфармацыя ЦП саюзаў папернікаў, хэмікаў, металістых, працасьветы і сельгаслесрабочых аб падрыхтоўцы іх да перавыбарчай кампаніі саветаў (т.т. Гніляковіч, Яндзькоўскі, Іваноў, Платун і Вінакурава).
11. Аб ходзе каздагаворнай кампаніі па саюзе сельгаслесрабочых (інф. тав. Розіна).
12. Аб удзеле рабочых прамысловых прадпрыемстваў у справядліва-пэравыбарчай кампаніі саветаў (інф. т. Капалана).
13. Аб разьмеркаваньні працы паміж саюзных арганізацыяў (інф. тав. Калітана).
14. Зацьвярджэньне рэзалюцыі агульна-гарадзкоў канфэрэнцыі жанчын-работніц (інф. т. Вэрзінай).
15. Інфармацыя т. Розіна аб выніках працы камісіі па разьмеркаваньні фонду механічнага павышэньня заралаты.
16. Інфармацыя т. Румавы аб урэгуляваньні канфлікту аб аплале перахадзачых дзён на гарбарні „Пралетарскі Шлях“ і на ф-цы абутку „Праца“.

Запрашаюцца члены пленуму ЦСПСБ, якія знаходзяцца ў Менску, ФЭМК і прадастаўнікі НКЗдраву, Галоўсацстраху, аградраву, Менстрахасою, НКІПрацы, Мірнамгандлю, аграгандлю, ВСАГБ, МЛАП-К, гар. аддз. саюзу тэатральна-музычнай і прадастаўн. ФЭМК шчотачн. ф-ні

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі

Павая кніжка № 1012 Іткіна Г., выд. Менкустпрамкредытам.	585	Каапэрац. кніжка № 28868 Рубенчыка Л., выд. МЦРК.	600
Лосава кніжка Грэвоўскага Ал., выд. Менстрахасою.	586	Каапэрац. кніжка Гайвера Ю. І., выд. МЦРК.	601
Каапэрац. кніжка Драйпер Р., выд. МЦРК.	587	Каапэрац. кніжка № 16646 Арнера А. І., выд. МЦРК.	602
Каапэрац. кніжка Ласінак С., выд. МЦРК.	588		
Каапэрац. кніжка Жак С. І., выд. МЦРК.	589		
Каапэрац. кніжка Мінковіч А. П., выд. МЦРК.	590		
Каапэрац. кніжка № 8365 П. С. Брова, выд. МЦРК.	591		
Каапэрац. кніжка Шуб С. О., выд. МЦРК.	592		
Каапэрац. кніжка Подзяляк Г., выд. МЦРК.	593		
Чатэры біржавыя тэзісы Дармідонтвай А. Е., выд. Мяскай біржай працы.	594		
Каапэрац. кніжка Герцын А. О., выд. МЦРК.	595		
Каапэрац. кніжка Герцын І. Я., выд. МЦРК.	596		
Два біржавыя тэзісы Біліні І. К., выд. Мяскай біржай працы.	597		
Каапэрац. кніжка Левіна А. І., выд. МЦРК.	598		
Пасьведчаньне Левіна З., выд. Менгарміліцыяй.	599		

Газэта „Зьвязда“ з дадаткам часопісі „Большавік Беларусі“ на месяц 1 р. 05 к.

Кошт абвешчана аб спачуваньні з 10 р. выпадку сьмерці

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ
ЦЭНТР. ПАРТКЛЮБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА

Сьеньня, а 8 з палов. гадз. увечары—вечар-канцэрт Вастонова для членаў партыі, членаў клубу і іх сем'яў. Білеты ў касе клубу, а 5 гадз. ув. Выклікаецца 3-я група дружыны парадку.

А 7 гадз. увеч.—заняткі гуртка ІЗО, а 10 гадз. увеч.—заняткі спартыўнага гуртка ў памяшк. клубу „КІМ“.

6-га сьнежня г. г., роўна а 7-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні Кастрычнікавага раённаму КП(б)Б (вугал Урчыка і Карла Маркса), адбудзецца аб'яднанае пасяджэньне праўленьняў шэфтварыстваў Ляхуўскага і Кастрычнікавага, сумесна з старшынямі выканбюро.

Яўка абавязнова.

— У пятніцу, 7 сьнежня а 9 гадзіне увечары, у левінскім габінеце Камузу адбудзецца пасяджэньне філёзофскай секцыі навуковага таварыства марксыстых. У паведадні дн—працяг спрэчак на докладу тав. Пучкова. Уваход вольны.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ.

ЗУБНАЯ ПАСТА

КМОДОПТ

АКО

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА
„Гален-Москва“
Москва, ул. Герцена № 5, Ст. 10
ЦЕНА ТУБЫ 45 КОП.